

Ба 49927


**В.КАВАЛЬ**

на  
**ЗАГОДАХ**



**БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВІДАВЕЦТВА**  
**МЕНСК**





БАЧ9927

812-3

ВАСІЛЬ КАВАЛЬ

# НА ЗАГОНАХ

Апавяданьні

БАЧ9927


Бел. аццэл  
1994 г.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЙНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1928



СМК.  
зек. №: IV<sup>o</sup>-15604  
31.II.30.

СМК. З.мн.  
р. № 31.III.33  
№ 140434



Заказ № 243. У ліку 3.000 экз. Галоўлітбел № 810.  
1-ая друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецства.

## СІЛА ЗЯМЛІ

(К а з к а)

### 1

Зямля!—загубленая сярод вялікіх і малых съветаў космасу, спавітая, як малое дзіцё мацерай—песьнямі, апетая чалавекам зямля!

Сагрэтая і ўмоленая самымі шчырымі словамі—праменьнямі ад найлепшага бoga,—якому пакланяўся чалавек—ласкавага Сонца.

У шырыні ды бязьмежнасьці заснула пад съятлом і змрокам залатая зямля. Няма на ёй ні канца ні пачатку: прайдзі, чалавек, калі зможаш, кругом—прыдзеш на тое-ж месца!

На целе зямлі на тысячи вёрст горы-хрыбы—высокія, скалістыя—глядзяць у спакойнае неба, размалёванае ўсімі колерамі ва ўсіх іх злучэньях.

Акіяны-воды—тое-ж неба, то злосныя, то ціхія, спакоем і бурамі спрачаюцца з небам.

Съятло і змрок ня могуць быць разам: адыходзіць адно, прыходзіць на змену другое і заўсёды перамагае бескаляровасць (усё злучэнне колераў—белае съятло).

Праходзілі так тысячагодзьдзі.

Злосным прыбоем разьбівалі акіяны горы. Трэскаліся грудзі маці-землі, зноў загойваліся рани, срэбнымі ніткамі пераразалі рэкі, гудзелі ветры паўночныя.

Жывыя бясформныя істоты поўзалі па зямлі.  
Адны любілі съятло, другія—змрок. Жылі і поў-  
залі, зынішчаючы адзін другога, бо ўсе хацелі  
жыць.

І нарадзілася тады вялікае і гордае стварэнь-  
не—чалавек—ад Сонца і Зямлі.

Ішлі за векам век,—зынікалі, нараджаліся, а ча-  
лавек той рос, браў уладарства над істотамі жы-  
вымі.

А сонцам апалены, ён стаў на дэьте нагі і вы-  
прастаў ён грудзі, дзе сэрца білася бунтоўнае і гор-  
дае, сонцападобнае па палкасьці, зірнуў на съвет  
вачмі—адбіткамі ўсіх колераў нябёс.

Стаў песьні чалавек складаць жыцьцю—і ра-  
дасьць разам з ім была, і сум, надзеі і сумненныі...

Быў лепшы чалавек за ўсіх, бо разум съмелась-  
цю ахопліваў прасторы недасяжныя.

А разам з ім былі і неразлучна з ім хадзілі за-  
цвёрдым поступам яго—жыцьцё і съмерць, няна-  
вісьць і вялікае каханье—у постаці жанчыны.

Быў чалавек уладаром жыцьця.

## II

Краіна—сярод мораў, вазёр, балот, лясоў глу-  
хіх, стэпаў шырокіх і неаглядных. Тут пасяліўся  
чалавек.

У падобных масе (было імя ім легіён)—схаваў-  
ся вобраз чалавека, зъліўся ў агульным слове—  
Людзі...

Заўсёды любяць людзі служыць чаму-небудзь—  
і думкі падказалі пабудаваць сабе багоў—па вобра-  
зу і вартасьці сваёй. І сталі пакланяцца сабе падоб-

ным. За тых багоў—магутных і бязълітасных—ня-  
верных расыпіналі на крыжох.

Заўсёды любіць чалавек жыцьцё, і розум падка-  
заў яму, каб жыць у барацьбе і выйсьці пера-  
можцам.

І сілаю вякоў, патрохі людзі падзяліся на два  
варожыя станы, як горы падзяляюць землю.

Мацнейшыя прымусілі слабейшых служыць ім  
вераю і праўдай аж да магілы, аздабляць жыцьцё  
іх багацьцем, што здабывала Праца ў руках слा-  
бейшых.

Прышла нянавісьць—стварэнне злое чалавека,  
кавала ланцугі ў пачуцьцях жаласьці.

І кожны, ўзыняўши рукі да нябёс, казаў у  
млосыці:

— Я жыць хачу!

А разам гаварылі:

— Мы хочам жыць!..

Пабудавала Праца непамерная—з цярпеньнем,  
верай, з мазаліямі на руках—палацы, турмы, сёлы,  
гарады, цэрквы—служыць багом сваім, прыносіць  
ім ахвяры.

Паракапала горы чорнымі рукамі, здабыткам-  
скарбам аздобіла кругом жыцьцё. Зазіхацела ба-  
гацьцямі зямля. А людзі з Працай прымусілі слу-  
жыць ім і съяцло і эмрок і сонца.

Прыдумаў чалавек вясельле—песні, каб разъ-  
веядзь сум і боль.

З песніяй праца весялей ішла. Ёй людзі склалі  
гімны, апелі так ва ўсіх праявах—формах.

Побач з палацамі туліліся сырый сутарэнні,  
дзе голь, жабрацтва і нянавісьць.

III

— Мы хочам жыць!

Так гаварылі грамадою людзі.

І ўсё прымела ад галасоў таму пракляцьцем, хто не даваў жыцьця.

Толькі ў змаганыні наша сіла!

— Мы будзем славна паміраць для пакаленяй.

— Ці з перамогай жыць!

Так гаварылі людзі-няволынікі з жалезнай сілаю ў руках.

— Мы верым!

І з вераю ішлі ў змаганыні ўперад.

Паўставалі малюнкі прыгожай будучыні. Кожны крок у будычыню бралі з боем, а праўда неадступна ішла за імі.

Шляхі ўсьцілалі мёртвыя, кроў убірала неба, як схадзіліся варожыя два станы, і неба фарбавалася ў чырвоны колер.

Усё больш расло людзей бяздольных, і гордыя, з вялікай верай і надзеяй, ішлі ўперад і далей вызваленяня шляхам.

Усе ішлі «да сонца» пад гукі песьні непераможнай, зынітаванай з слоў сталёвых.

«Паўстань, пракляцьцем катаваны!»

Цвёрдым крокам у будычыню сымела, каб съвет злучыць у адзіную сям'ю.

Доўга так губляліся дарогі. Хадзілі па балотах і багне, далей выходзілі ў шырокі стэп.

Людзі працоўныя—ад самай ад зямлі, тыя, хто здабываў багацьці—сіла зямлі—усё зробленае імі сталі руйнаваць, каб потым будаваць сваё жыцьцё.

Выходзілі асілкі-людзі, злучаўшыя ў сабе энэргію, пакуту, сілу і сълёзы масы. Тады ім гаварылі так:

— Вядзеце нас!

І гінулі асілкі-людзі, складалі пра іх песні, ставілі помнікі—усё для будучых пакаленняў...

У рыйме і гудзе жыцьця, за працай, у паходзе да сонца—Комуны, усіх злучала братняе, съветлае слова—

— Таварыш!

Жорсткая жалезныя рукі ціснулі адна адну, усьмешка зъяла на тварах. Адзін пытаў, паказваючы ў даль да сонца—Комуны:

— Таварыш, дойдзем?

— Дойдзем, таварыш!—было адказам.

Адны не хацелі верыць, і яны не маглі радавацца і адыходзілі, а людзі ўсё больш заклікалі да сябе...

Адзін з дванаццаці месяцаў—ясны, як сонца, халодны, як восенскі вечер, пад колер крыві разнёс новыя, нячуваныя слова, напісаныя крывёю:

— Свабода!

— Рэвалюцыя!

І ўздрыгнулася ўся зямля, бо высока ўзыняўся съцяг перамогі абяздоленых і на ім золатам вышты сымбаль змагання—

— Серп і Молат.

І чатыры літары:

— СССР.

Так людзі ідуць да съетлага сонца—Комуны шэраг за шэрагам, дружна—

Далей і ўперад, вышэй і далей!..

## НА ЗАГОНАХ

Тры дарогі расьцягнуліся за сялом, як у казцы тэй.

Гэтая дарогі, што бягучь у даль, навяваюць на людзей журботу і думы, бо часта чалавек шукае на іх шчасця і не знаходзіць...

Бо зямля прыкавала да сябе з сілаю волата, прыцягнула к чорным грудзям сваім, аберуч ахапіла чалавека—і ня можа ён разлучыцца з ёю: куды-б ні пайшоў, што-б ні зрабіў супраціўнае сабе і сваім жаданыням, усюды ў думках мужыка зямля-карміцелька. Часта ганьбіць яе, зыневажае, што не пракорміць сям'ю да новага хлеба, а часам кладзеца пад бліск івясновага сонца, калі зарунее жыта, калі пчолы ў траве загудуць, ды глядзіць на сінь і недасяжнасьць нябёс і шырыню зямлі. Плача тады і съмлецца чалавек, убірае ў істоту жыватворчыя сокі—горкія і салодкія...

Сяло Лугіны разраслося ўздоўж і поперак. Хаты ішлі з сялібы аж да самай невялічкай рэчкі Проні, паабапал якой раскідаліся лазні ды гумнішчы, а далей—няшырокое поле з межамі, узгоркамі, раўчакамі. Дзяліліся сыны з бацькамі, браты з братамі; так стала больш за дзьве сотні двароў... Помніць лугінаўцы, што мо' дзесятак год якіх назад, зусім блізка, за Проняй, быў лес, хоць ня свой—

казёны, але можна было ўначы ўкрасыці бервяно на хату ці палена дроў. Абсекла казна дзялянкі лесу, на цэлую вярсту адышоў той паласою, чуць не да чыгункі, за пяць вёрст, а чыгунка гэтая вядзе ў горад... Засталося на тых дзялянках толькі пянеўе, дый тое дагнівае. Мужыкі, сабраўшыся ў съвяты дзень на прызбах, курачы махорку, гамоняць пра жыцьцё сваё...

— Чыгунка лес паела,—гавораць дзяды, успамінаючы мінулае.—Пройдзе во яшчэ год-два—трэскі не застанецца.

— От ты і жыві ды мяркуй!

— У Амэрыку прыдзецца ехаць, а то ў Сібір,—радзяцца некаторыя...

— Там, кажуць, лесу і зямлі шмат...

І кожны з іх ведае, што нікуды ніхто не падедзе—за трыдзеяць зямель—ні ў Сібір, ні ў Амэрыку, нават з Лугінаў ня выедзе; адзін ці два съмelyх знойдуцца, што пакладуцца на свой лёс, а то будуць жыць ды думаць аб шчасыці на загонах. А падумаць таксама добра—пакорпацца ў галаве, як плугам па аблозе; і, падумаўши, усе прыстаниць да думкі:

— Так то яно так... Дзе нас няма—там усюды добра...

— Эх, праваліся ты ўсё к ліху!..

— Цяжка, браткі: зямлі мала, гоні вузкія... Дай ты раду якую?

— А я адкуль ведаю?..

— То-ж-бо-то і яно...

— А сілачка дзе твая, га? А дзе твая галава. А руکі навошта?



— А гарбом ня хочаш узяць?—накідаўся некаторы з мужыкоў на другіх...

— Вось у гэтым і ўся закавыка, што ня гэтае...

Звыкся і зросцяся лугінаўскі мужык з зямлёю—сваёй карміцелькай адзінаю—ды часта душыць жыцьцёвы прыгнёт.

Тады хоча ісьці ён далёка—шукаць шырокіх гоняў, рэк з кісельнымі берагамі, марыць аб вольным жыцьці, быццам у песьнях тых, што часцей за ўсё пяюць,—пра Хаму ды Ярэму, двух братоў. І непакояцца ў сіле сваёй:—Дзе там? Адкуль у мужыка здольнасць тая возьмецца? Кладзе ён сілу і розум проста ў зямлю. Таму і цяжка: трэба душу адвесці.

{ А душа ў мужыка шырокая, разгульная ва ўсім і ў працы непамернай; в даўных часоў прапахла яна аржаным хлебам з мякінаю ды смалістымі хвоямі, бо ад самай зямлі ўзята...

І гулялі здорава лугінаўцы ў карчме...

Усё роўна калі—у съюжы, вясною—абы сум гэты адвесці, што як прыхамець ваўкалацкая спавіваў суздром. Некаторыя забывалі межы, гоні, прапівалі, неразумныя, апошнє насеньне, якім вясною павінны былі поле засеяць... Ну, што-ж тады? У мацюгох, у гарэлачным паху, схілялася на брудны стол карчомны валасатая галава,—і тады мужык песьню—сумную, нудную—пра сваю галованьку забубённую...

Песьня пра тое, што нелады ў сям'і ад гарэлкі, няўрод на полі, пошасць пайшла на скаціну. Салоныя сльёзы капаюць, а ён пяе-распівае разудалую песьню, а сэнс яе такі, складзены проста:

— «Сягоныня каня праਪіў, заўтра піць на карову буду, пасълязаўтра—прап’ю хамуты. Пойдзе тады гуляць нядолечка па вясковым завульлі, няворанае поле быльнёг ды палын узросьціць, у засеках хлеба ня будзе, заплача жонка і дзеци, жаласна зарыкае карова. Доўга будзе хадзіць нядолечка ў зіму съцюдзённую; торбу латаную на плечы надзець, ці што? Ды дзе-ж твой сорам мужычы, пагарда дзе твая? А съязьмі жыцьця не разжаліш—не спачуе табе ні ўраднік, ні земскі, ні стараста—прададуць за падатак двор і скаціну астатнюю...

Эх, жыві ты, мужык!..

Думай—ня думай—жыві!..

Калі сіла ёсьць ды мазалістая руکі,—што табе дарогі тыя крыжаваныя, што табе гора ліхое?»

Наваўтра мужык уставаў разьбітым, бяз дум у галаве, з цяжкім пахмельлем—і працеваў да вялікай стомы, да болю ў грудзях...

Уперад некоторыя з лугінаўцаў займаліся промысламі: рабілі цэбры, кадушки, колы, выраблялі рагожы ды вазілі за дваццаць вёрст у горад на продаж. Як прышла нястача ў лесе, перасталі займацца гэтым, яшчэ больш наляглі на ручкі іржавых плугоў і барон. А хлеба ўсё-ж ткі не хапала; узімку наймаліся ў казну рэзаць дровы, вазілі каравукі, наймаліся ў тарадох...

Гэта было позынай ці ранній вясною, калі добра прасыхала зямля. Мужыкі, склікаўшы налярэдадні сход, радзіліся—як і што рабіць; на другі дзень ехалі кожны на свой палетак—на балоцістае, суглінкавае поле ўзворваць пахрань. Сухарлявы

конь з аблезлай ад мулкага хамута шыйяй ледзь мог цягнуць плуг. Тады мужык упіраўся босымі нагамі ў цвёрдую глебу баразны і, адсоўваючы рукі далёка ўперад, папіхаў плуг, каб вальгатней было каню хадзіць. Конь ішоў кульгаючы, выла-  
зіў зусім са скуры, наганяў сабе дыхавіцу. А тут яшчэ сонца пякло, растапляла пот. Гоні былі на трыв-чатыры крокі; зредку ў каго—цяглы. Тут і людзі былі ганарысьцей, конь быў съты, як печ, і чалавек съмяяўся за працай. У вачох стаялі бало-  
ты ды межы. А неба—ясным, сінім, цешыла ча-  
лавека, съмяялася над ім. У такія часы, адпрогышы-  
каня, спрацаваны мужык лажыўся ад натугі на сі-  
выaborак; ляжаў ды думаў са злосьцю і пакорай;  
думаў аб жыцьці, зьбіраў усе праявы, вязаў іх  
вузлом—мощным, неразвязным.

«Эх,—думаў ён,—колькі ты ні шукай дарог,  
колькі ты ні тапчы лапцей, ня скажа зямля праў-  
ды, а хоць і скажа—не зразумееш ты...»

Расла злосьць, пакорлівасць нейкая і паволь-  
насць. І было яшчэ такое, што лугінаўскі мужык сам ня мог разгадаць—ці то вялікая крыўда з бясь-  
сільлем супроць зньявагі, ці мо', урэшце, адчу-  
ваў сілу, каб стаць вольным чалавекам...

Часта ўвечары хлопцы з дзяўчатамі пасьля працы зьбіраліся на пагулянкі ля крайняй хаты бабыля Сідара. Вуліца на сяле—крыовая, няроўная, забруджаная. Доўга гулялі так тады, калі лажыўся на зямлю вечар і засыцілаў цеменіню ўсё вакольле. Драмала зямля... І людзям пасьля працы драмаць хацелася, а яны паціху весяліліся, съпя-  
валі «калінушку», «чубарыкі-чубчыкі», а дзяўча-

ты—адну вельмі сумную песьню пра дзяўчую до-  
лю. Скрыпач на самаробленай скрыпцы граў ды ў  
лад махаў у бакі галавою, прытульваючы нагамі.

Хлопцы з дзяўчатамі палярод вуліцы кружылі-  
ся ў скоках, браліся за рукі, сходзіліся, разыхо-  
дзіліся і зноў сходзіліся.

Адна з дзяўчат, найбольш вясёлая, становілася  
палярод кругу і пачынала заводзіць песьню гола-  
сам звонкім, раскацістым:

Я нядаўна жыць на съвете ста-ала-а,  
Многа гора-горачка спазнала-а...

У гаі пагалоска няслася, будзіла загуменыне,  
адгукалася даль.

Весялілася і сумавала скрыпка. З другога кан-  
ца—карчмы—даносіўся п'яны гоман: там біліся,  
ляяліся мацюгамі, злосна.

Невядома адкуль выходзіў ураднік з заспаны-  
мі вачыма, абрузлы, становіўся палярод вуліцы і  
зычна, хрыпла крычаў, размахваючы шапкаю:

— Народ! Загадваю вам ня крычаць, не пару-  
шаць начнога спакою. Разыходзіся па хатах, а то  
дрэнна будзе...

Ад такіх зыкаў дрыжэла вуліца...

Праходзіла касавіца, жніво, радасць, сум; на  
месца іх зьяўлялася новае, і тое праходзіла, як  
дым.

Больш сарака гадоў жыве Максім Холад на  
сваёй зямлі, у сваёй старэнкай аб'імшэлай хаце.  
Зямлі ў яго мала, дый тая з кожным годам пера-  
стae радзіць...

Многа сілы паклаў на зямлю, бо любіць яе  
лепш, чым жыцьцё...

І калі ўжо вельмі цяжка было, Максім Холад,  
як і іншыя, ішоў у карчму ў невясёлыя часы, напі-  
ваўся там да поўсъмерці, а на другі дзень працаваў  
ледзь не да съмерці, каб забыць мужычае гора,  
прымірыца з тым, што ёсьць, але сэрца не хацела  
мірыца, бо ведала сваю дарогу.

Прыходзячы з карчмы, браў Максім на руки  
васьмігадовага сына Андрэйку і, сеўши за стол, са  
съязымі на вачох казаў:

— Э-эх ты, Андрэйка, саколік мой! Цяжка нам  
жыць, га-а?

Гладзіў русую галаву сына, апавяддаў яму пра  
сваё жыцьцё, аб пакутах мінульых, пра няздат-  
насць і векавечную барацьбу на зямлі.

Гаварыў ён сыну, як вялікаму, роўнаму сабе.

— Наўчу я цябе жыць, сынок, бо сам, значыц-  
ца, шмаг чаго перажыў... Усе сілы пакладу, але  
выведу на дарогу... выведу... Вырасъцеш, Андрэй-  
ка!.. Вазьму я цябе за руку, выведу за нашу вако-  
ліцу ды пакажу той шлях, якім ты пойдзеш...

Андрэйка бачыў, які маршчыністы твар у баць-  
кі, вочы мутныя, і сълёзы цякуць з вачэй, і пы-  
таўся:

— Які той шлях, татка,—шырокі ён ці вузкі?

— Шлях той, дзіцятка, надта-ж вузкі ды бало-  
цісты...

— І можна заблудзіцца на ім?

— Можна... Ня ўсякі пройдзе...

Бацькава галава ўсё ніжэй апускалася на стол,  
на жылістыя руки, якія трэсьліся...

І Максім плакаў моцна, наўэрый.

Кашаль у яго быў сухі, бо некалькі гадоў назад  
ён у лесе сукаватай калодай адціснуў сабе грудзі.

— Жыві ды расьці, сынок, вялікім... Расьці са-  
бе на здароўе!..

Плакаў Максім. А думы душылі яго.

— Толькі не кляні ты ніколі мужыка... знацца,  
такога п'яніцу, як я, бо не з добра п'ю... не з  
добра!..

Два гады як падзяліўся Максім з братам Андро-  
ном. Разышліся яны ціхамірна, дрэннага слова  
адзін аднаму не сказалі.

Андрон—жылісты мужык, сярэдняга росту, з  
шырокімі плячыма, ступаў па зямлі цвёрда. Ён  
часта прыходзіў к Максіму ў хату, дзе зьбіралася  
некалькі мужчын. Андрон быў пісьменны, браў ад-  
некуль газэты, кніжкі ды щішком чытаў мужыком.

Андрон стукаў кулаком па сталу.

— Во-ось,—гаварыў ён.—Мучся... пакутуй на  
землі... А ёсьць людзі, што жывуць іначай, падру-  
гому.

— А як падругому?—щікавіліся мужыкі.

Тады Андрон гаварыў аб жыцьці, дзяржаве, ца-  
ры, аб іншых краінах на зямлі.

— На съвеце такое ёсьць: адзін чалавек ду-  
шыць другога, слабейшага за сябе. Гэта закон та-  
кі... і барацьба... А быць гэтага—не павінна. Адны  
цэлы век працуець, трymаюць на сваёй шыі дар-  
маedaў і гінуць ні завошта; другія—жывуць у за-  
лочаных палацах...

На сяле пра Андрона гаварыў стараста Ма-  
кей,—што той вельмі ненадзейны чалавек, небясь-

печны; суседзі гаварылі, што чалавек—разумны і съмелы, толькі разгульны, таму—скора ў пятлю можа папасьці.

Аднойчы ўраднік падышоў да Андronа, сеў з ім побач на прызыбе (да тэтага часу Андрон не гаварыў з ураднікам).

Ураднік—друзлы, з абвіслымі шчокамі, з съязылівымі вачыма ды з нейкай павольнасцю ў рухах. Ён з асьцярогаў спытаў:

— Ты чуў?

— Што?—не звяртаючи на яго ўвалі, сядзеў Андрон і курыў.

— А гавораць пра щабе нядобрае: быццам, не наідзейны ты чалавек. Глядзі, каб што якое па доўгу службы...

Ураднік з хрыпам выціскаў слова. Андрон павярнуўся ды паглядзеў у вочы.

— Ха-ха!.. Не магу-ж я людзям забараніць, каб не гаварылі пра мяне...

— А ты знаеш, хто я?—даволі грозна спытаў ураднік.

Андрон не адказаў.

— Я—улада ў вас... і за кожнага павінен адказваць... Гм-м... Формальна перад начальствам адказваць... перад прыставам... земскім...

— Кожны за сябе будзе адказваць,—прагаварыў Андрон.

— А парадак навошта?

— Ды што ты з парадкам!?

Андрону зусім не хацелася гаварыць. А слова ў урадніка былі сълізкія, халодныя, нацягнутыя, ад іх пуста было ў сэрцы.

— Казалі, што ты ў 905 быў соцыялістым, бунты паднімаў...

— Што за справа тут начальству?

— Гэта для парадку.

— Ну, глядзі свой парадак, а да мяне ня лезь...

— А ты съцеражыся!—папярэдзіў ураднік.—

Д-д-да, асьцерагайся, а то калі што... дык адказ...

Ураднік, выканаўшы свой абавязак, шархаючы нагамі, пайшоў па вуліцы дробнымі крокамі. Андрон—широкай, размашытай паходкаю, грудзі ўперад, размахваючы рукамі, з чорнымі мокам на барадзе і ў сярмязе напашкі...

Андрон добра ведаў, што за ім сачыць стараста Макей—хітры багаты мужык, і даносіць гэта ўрадніку.

Некалькі гадоў назад, калі яшчэ жылі разам з братам, ён працеваў у бліжнім горадзе на гарбарні, бо мала было зямлі, спраўляўся па гаспадарцы адзін Максім...

Добра помніць, што ў хмурны васеніні дзень хадзілі са съягам па вуліцы шумным натоўпам рабочыя, гаварылі прыгожыя прамовы, дзе самы-мі выразнымі былі: «рэволюцыя», «соцыял-дэмократы», «далоў цара!». Людзі былі злучаны адзінай сілай невядомай. Высокі, стрыжаны і малады мужчына, размахваючы студэнцкай шапкаю, моцна крычаў аб tym, што людзі выходзяць на новы жыццёвы шлях, што патрэбна вялікая, нязвычайная і ўпартая барацьба... Крамянём урэзваліся слова ў галаву Андрону. Потым—прыносіў у Лупіны адозвы на паўстаньне. А далей—лавіла людзей поліцыя, садзіла ў турмы. І слова—ясныя

і прыгожныя—сталі тухлымі, чорнымі ды страшны-  
мі для людзей. А той стрыжаны студэнт, як да-  
ведаўся Андрон, сасланы далёка на поўнач.

І вось—буйнаму мужыку, з сілай мядзьведзя—  
хацелася размаху і шырыні.

Пасьля касавіцы, у гарачая дні, у Лугінах  
праляцела чутка пра вайну—страшэнная, нядобрая.

У цёплы вечар, што бываюць звычайна ўлетку,  
сабралася чуць ня цэлае сяло,—старая і маладыя  
тоўпіліся па вуліцы, паказвалі пальцамі ўгару, на  
неба, засяянае бліскучымі агнямі.

Стара, згорбленая бабуля Макрына, перажыў-  
шая сваіх двух сыноў, дажыўшая праўнukaў, аба-  
пёршыся на кій, ківала галавой ды гаманіла праз  
бяззубы рот.

— Вось, дзіва, людзечкі!..

Усе глядзелі ды дзівіліся: вельмі бліскучая  
зорка з даўжэным хвастом плыла асьцярожна  
сярод іншых зорак.

— Будзе, дзеткі мае,—гаварыла бабка Макры-  
на,—успомніце маё слова, толад, мор ці вайна...  
будзе... гэта сіла нябесная.

І ўсе верылі. Чакалі, што будзе нешта страш-  
ное...

У адзін дзень падняліся на ногі ўсе Лугіны.

Бо спалохала гэта слова...

Загаманілі людзі, заспрачаліся, падняліся на  
ногі, узбудзіліся невядомай сілай, віхрам паля-  
целі мужычыя сказы.

— Навошта вайна гэтая?

— Паднялася, кажуць, сіла нязьлічоная су-  
проць матушкі-Расії.

— Мусіць, цар хоча так,—знацца—патрэбна...  
Як думалі, так і гаварылі мужыкі.

Стараста Макей—маленькі, юркі чалавечак—  
пагладжаў рыжаватую казыліную бародку, паці-  
раў рукі, гаварыў тоненыхім голасам:

— Супроць цара-бациушкі нашага пайшлі гар-  
манцы...

А старэнкі поп, паднімаючы ўгару рукі, рась-  
цягla, з дрыжыкамі ў голасе:

— Веру праваслаўную, парафіяне і браты, аба-  
ронім!

Некалькі галасоў крыкнула з натоўпу:

— За якую такую веру?

— Хто хоча, той няхай і абараняе... А нам  
што?

Усе яны гаварылі так. Кожнаму было страшна  
і ісьці не хацелася,—але дзе ты супроць ражна  
папрэш?

— Што гэта гарманец задумаў такое?

Андрон абурана кінуў некалькі слоў у грамаду:

— Не гарманец адзін, а ўсе цары задумалі, бо  
што ім больш рабіць?.. Людзей многа разывялося з  
мазалістым рукамі... Трэба зьнішчыць палову іх...  
А ці людзей шкода?

— Ты язык за зубамі прытрымлівай!—ашчэрый-  
ся стараста...

— З вераю і паслушаніем, брація,—заклікаў да  
паредку бациушка...

І сяло плакала.



Плакала і галасіла аб сынох сваіх, самых лепших, маладых і здаровых.

Чалавек пяцьдзесят рэкрутаў—маладых хлапцоў—ля старэнкай царквы, старэнкі поп навучай у веры, у любасьці да айчыны і пакоры цару... Ідучы ў горад з гармонікам, хлопцы съпявалі:

Па-асьледні но-онішні дзя-анёчык  
Гу-уляю з вамі я, друзъя-а...

Песьня ямчэй, заборысьцей разылівалася па шляху.

Ця-апер памчусь я к жызні новай  
Цару й ацечаству служы-ыць...

— А брацейка ты мой родны!

— Сыночак ты мой!..

Лілісія ручаямі сълёзы ў маладых жонак, сясьцёр, матаک, бо не на вясельле ішлі хлопцы, а на съмерць, мусіць...

Лета з ясным сонцам праходзіла.

Збожжа звозілі ў гумны, цэлымі днямі сушилі ў ёўнях і асецах; з-за стрэх слаўся сіні дымок ды раслаўзаўся па зямлі. Пад раныне стукалі на таку цапы—ярасна, моцна,—абмалачвалі з кожнага снапа да апошняга, зерня, як нешта дарагое і патрэбнае.

Лугіны былі захоплены працай, бо ўсе ведалі, што скора надыдзе восень, што іняурод і неўмалот у гэтym годзе, а стараста з ураднікам—будуць зьбіраць падатак.

І гойсае ўраднік на вуліцы ад двара да двара.

У некоторых хатах—шум і лаянкі...

... Ноч і цемень.

Чорная ноч вісьне над шырокай зямлёй; ня відно ў цемені ні прытулку, ні супакою, душыць яна чалавека, разъбіае на часткі глыбіню сумных перажываныняў.

На небе ні зоркі—хмарнае без канца, бяз дум.

Чуць віднечца хлябістая дорога-шлях. Лужыны пасерабрылі зямлю. На шляху, быцам здані, стаяць бярозкі—цёмныя, маўчаць, тоячы ў сабе невядомую сілу, якую зараз няможна выказаць, а толькі ўдзень паказаць.

Па шляху ідзе трое людзей.

Дзьве цёмныя цені—урадніка і старасты—рушаць наперадзе, роўна цялёнкаючыся ў гразі, а ззаду ідзе сагнутая, пахілая ще Максімава,—яшчэ тры вярсты да воласьці. Холадна ім, таму юярдзітая на Максіма: ён прычына гэтага, каб ісьці цёмнай ноччу ў такую далеч, а ісьці скрэзь ночь ня хочацца.

Цёмным засталося ззаду сяло...

Абапал дарогі павольна калышуцца лазовыя кусты, пад нагамі мокрае лісьце з дрэў. Пад адкосам гарыць вогнішча—толькі яно сьвеціць сярод агульнай цемнаты агнявой плямай; хоча і ня хоча гарэць, патухне і зноў уздыміца кверху. Сядзяць людзі-падарожнікі ды грэюцца. Стары белабароды дзед гамоніць нешта. Адпрэжаныя коні хрумсаюць мокрую траву. Падарожнікам усё роўна; сонна паглядзелі яны на траіх людзей і падумалі, можа:

«Куды гэта яны ідуць у такую цемень?»

А ў Максіма крыўда, моцная крыўда, якая не паддаецца развагам.

«Навошта вініць усіх людзей?—урэшце вынікае вострая думка,—можа яны і невінаваты? А хто іх ведае? Толькі чаго яны, як зыверы?»

Боль крышиць сэрца і злосць на гэтых двух людзей, здаволеных сабою: яны зараз ціхамірна гавораць. Вядуць яго за правінку—не паслухаўся начальства, не заплаціў да тэрміну падатку, а галоўнае за тое, што неспакойныя людзі з братам.

Трусіць дробны-дробны дождж, шушукае па зямлі, прабірае праз сьвітку да зморанага цела. Хочацца Максіму драмаць, потым легчы ды соладка так заснуць, хоць-бы тут, на дажджы, пад ветрана-хмарным небам, на халодна-абсіверанай зямлі, едка пахнучай на межах дзікім зельлем.

Ісьці разам не пасыпявае Максім—змораны, спрацаваны.

— Не адставаць!—павольна і холадна гаворыць ураднік.

А стараста дадае са скрыпучай воўчай злосцю:

— Умеў гаварыць, умей і адказваць...

Максім бачыць, што ў старасты Макея, як у савы, гараша вочы і блішчаць... Нічога казаць ня хочацца: от ісьці-б цяпер аднаму, разагнаць гэтую думкі няпрошаныя; а то-б пайсьці да вогнішча начлежнікаў, расказаць там чужым людзям кры́ду, каб спачулі тыя, каб самі спазналі, што вялікая няпраўда на съвеце ёсьць...

І Максім гаворыць млява:

— Ат, гаворка май—мой і адказ, справа ня ваша...

— Як гэта—ня наша? Чыя-ж?

— Абчэсьцьвеннае... народнае дзела,—кажа стараста.

Спыняеца Макей, тупае ботамі, тады і Максіма бярэ злосць.

— Ведаю, як вы для вобчаства! Ці-ж хто з вас думае аб гэтым? Ці-ж вы беднага чалавека можаце зразумець? Рады вы з чалавека скuru апошнюю садраць, у блін раздавіць яго...

— Ты змоўкні...—вяла просіць ураднік.—Дзеля гэта мы як сълед разъбярэм—па праўдзе па чистай, па сумленню... законна разъбярэм... д-да-а...

— Праўда тут, каб яна спарахнела!

Шкода і крыўдна Максіму, што ідзе ён супроць начы, а можа там насымяюцца, пакрыўдзяць яшчэ больш...

«Што-ж я зрабіў такое?—некаця разважае.— Ну, ён заможны, яго паважаюць, дык ніхто-ж ад яго не бярэ?»

Помніць, як з туману выпльвае: на сходзе раз выказаўся супроць парадкаў і старасты, з таго часу і нясе помсту злы чалавек.

Стараста Макей гаворыць да ўрадніка.

— Па-арадкі, Ільля Хвёдаравіч! Часы такія цяпер... Нават свае людзі, сяльчане, якім добра жадаеш, проці щябе ідуць...

Ураднік, каб падтрымаць гаворку, сонна кажа:

— Гм-м... Тт-ак. Распушчаны народ, скажу табе. Бунтаваць любіць. Няхай-бы хто, а мужык ідзе супроць улады... Цар мужыка зямлёй надзяліў, а

ён, сукін сын, бунтуе на гэтай-жа зямлі... Цьвёрдай руکі не адчувае на сабе...

Морась па дарозе. Хлюпаюць патрэпаныя лапці Максімавы; халодныя пырскі ляціць у твар.

Вяла цягне ўраднік нейкія чорныя думы, вяжа іх слова к слову.

— Гэта-ж раз так было. З прыставам паехалі ў горад соцыялістага лавіць аднаго. Прышлі гэта мы на самы канец гораду, дзе знаходзілася яго кватэра і, канечна, сцапалі... Сталаю ён у губарнатара нашага, ды няўдала. Гляджу я, значыцца, на гэтага праступніка, думаю, што там за чалавек такі, што асымеліўся страляць (а прыстаў у нас грозны—тупне нагою, гатоў скроль зямлю праваліцца)... Гляджу, так і сабе, нікудышны чалавек, шчупленькі, шчаўчком забіць можна; з мужыкоў, між намі кожучы. Стане прыстаў крычаць на яго, а той пярэчыць—цьвёрды, так яго... чалавек! Ну, і ўпяклі яго куды сълед... Гм-м... Дд-а-а... Народ любіць бунтаваць!..

Ня першы раз водзіць такіх людзей ураднік. Усе яны зымяшаліся ў адзін колер, пацямнелі, сталі аднолькавымі: злодзей які, вялікі злачынца, по-літычны—усё роўна...

Чарнечца будынак воласьці. Гарыць у пакоях агонь. Закашляўся Максім, кракнуў, бы гусь, стараста, а ўраднік паправіў ля боку шашку ды разгладзіў далоняй вусы. Гаманіць перасталі, а ўраднік, пазяхнуўшы, успомніў пра цёплы пакой.

Ляжалі на зямлі—ноч і цемень...

У валасным лакоі, абапёршыся локцямі на крэсла, з чорнай бародкай і ў аксамітнай сарочцы, сядзіць земскі за пісьмовым сталом; супроць яго—малады пісар з бліскучымі гузікамі, з разабраным пасярэдзіне галавы радам валасоў.

Земскі па канцы стала белымі пальцамі, з пярсыцёнкам на правай руцэ, выступвае, насывістваючы музыку-арыю: «Гром пабеды, раздавайся!» і адначасна расказвае пісару пра баль у губарната-ра—у раскошным доме, самым лепшым доме ў горадзе. Гаворыць земскі мяккім голасам, паднімае вышэй галавы руку і праводзіць ёю широкі круг у паветры. На твары земскага то нейкі зацяты спакой, то высокая ўхмылка. Калі съмяеца земскі, тады съмешна робіца ад усёй души і пісару.

— Яго правасхадзіцельства—вялікі дзівак! ха-ха!—гаворыць земскі, а разам з ім надрывіста съмяеца і пісар:

— Ха-ха-ха! Што вы гаворыце?

— ... і ў той-жа час—геніяльнейшы чалавек, разумееце?..

Ён апавядаете аб тым, як гэта лоўка мог губарната прыдумаць... Гарэлі тысячи сьвечак. У съценах залі—люстры. Прыгожыя, адзетыя па апошній модзе—кветкі вышэйшага кругу—жанчыны кружыліся ў вальцы. Грала ўласная губарнаторская капэля (яго правасхадзіцельства вельмі любіць музыку). Нічога тут дзіўнага ня было, але малады пісар гарэў жаданьнем пабыць там, ён толькі нядаўна прыехаў сюды і ня мог бачыць усяго бліску...

Апавядаючы так, земскі ходзіць па пакоі, аглядае вісячую лямпу, якае кідае інейкае жоўтае съятло на цемень за вокнамі. Успомніў жонку, дзвёх дачок-гімназістак, у белых сукенках, пухленькіх, з ружовымі шчочкамі; і раптам вынікаючы думкі—хутчэй вырвацца з гэтага віру, прыехаць у горад... заліты агнямі горад і бліскам. А тут—цемень... глуш... ня людзі, а...

Тады ён пачынае хадзіць шпарчэй і нэрвуецца, прыходзіць дрэнны настрой, а з ім—смутак і няяснасьць.

Пісар узвеў гаворку аб неспакоі на сяле: музыкі з вайнай ня хочуць плаціць падатку...

— Што магло стацца?—далытваўся земскі.—Чаго ім можа не хапаць?

— Ведаецце, такі звычай ужо,—гаварыў пісар,— п'юць гарэлку, прапіваюць усё дарэшты, лянуюцца, а спраў дзяржаўнай важнасьці не разумеюць. Да гэтих пор, як прыехаў я сюды, толькі аднаго ідэевага, так сказаць, бачыў мужыка—старасту Макея...

— Гм-м... Як ён з сябе?

— З ablічча падобен да съятога Мікалая, хітраваты, відна, але спраўны, разумны мужык...

К земскаму прышоў вялікадушны настрой.

— Не, што ні гаварэце, гаспадзін пісар, а я мужыка паважаю. Вы яшчэ малады чалавек—іда-а... А я знаюм з усімі слаямі грамады; стыкацца прыходзілася—з мяшчанствам, рабочым, мужыком і гэтак далей. Мешчанін—хіцер, рабочы—грубы, разгульны народ. А мужык мне больш каго-б то ні было падабаецца; і галоўнае таму, што ён—щікі, уласнымі мазалістымі рукамі здабывае хлеб...

П'янства, грубасьць,—але нічога, паступова да нас прыходзіць культура—дда-а-а... Хоць і грубае ў музыку нешта відно, жывёльнае, але яго прастата і працаздольнасьць выкупляе ўсё... Нешта такое скажаў Некрасаў:

Назови мне такую обитель,  
Я такога угла не видал...

Д-да-а... Яшчэ быўши студэнтам, я страшэнна любіў народ; у мяне з народам нешта крэўнае; гавораць, што мой прадзед быў мужыком...

— Ваша благародзьдзе, вы ідэалізуце мужыка!—асьцярожна заўважае пісар.

— Гэта, малады чалавек, так і ёсьць! Мужык—сіла... зямля... а на гэтым будуецца ўсё... дда-а-а...

У вокны барабаніць дождж; вечер за вокнамі калыша голае веульце ліпы. У земскага зусім спала вастрана настрою.

— Позна ўжо!—гаворыць пісар.

— Гм-м... т-так...—нэрвуецца земскі.

У калідоры затупалі нечыя ногі, загаварыў нехта.

Пісар спытаў:

— Хто там?

— Зараз, ваша благародзія!—пачуўся воклік старасты.

— Так точна!—адказаў ураднік.

Пісар вышаў, вярнуўся назад і загадаў:

— Вядзеце яго сюды!

А да земскага звярнуўся і паказаў пальцам на Максіма.

— Вось ён... Бунтуюць сяло з братам. Брат—соцыялістым быў. Пацатку прынцыпова ня плоцяць...

Ураднік са старастам сталі каля съяны, Максім—пасярод пакою. Земскі, ціха гушкаючыся на крэсьле, аглядаў сагнутую постаць Максіма ў мокрай сярмязе, гразкіх лапцёх, з пераблытанай кучмаю валасоў.

Стала лёгкая цішыня.

У земскага заходзілі сківіцы, і ён адчуваў, як б'еца жыла на левай руцэ.

Земскі расчыняе справу за 1914 год. «Супакою не даюць»,—думае ён, а, звярнуўшыся да Максіма, ласкава гаворыць:

— Ну, Максім Холад, расскажы сваю справу...

Як яе пачаць? Што гаварыць? Няма слоў у Максіма. Глядзіць на ўсіх мутнымі вачмі, бачыць акуляры земскага, прыжмураныя ў ухмылку юноши пісара, насымешлівасць старасты і абыякі да ўсяго твар урадника... Цяпер-бы легчы ды салодка так заснуть!

Плыве прыбраны пакой, варушкица; у залатой аправе партрэт барадатага чалавека з мэдалямі і крыжыкамі глядзіць сонна.

«Гэта цар!—думае Максім.—А чаго так злосна сымяеца стараста? Чаму так блішчыць пярсыёнак на пальцы земскага?»

Ён маўчыць. Потым ціха ў галаве заплятаецца ня зусім яскравая думка пра сваё жыцьцё...

— Пан земскі!.. Няурод быў у гэтым годзе. Мала зямлі ў мяне. Пошасць на скаціну... Знацца, здохла ў мяне карова...

Земскі паварачваецца і глядзіць у твар Максіму: худы, з рэдкай барадою твар, маршчыністы лоб,

шрам ля вуха і, успомніўши пра горад і сям'ю,  
міжвольна думае:

«Адкуль у яго шрам гэты? Як ён можа бунта-  
ваць?» і разам слухае нязвязаную, ціхую гаворку  
Максіма:

— ...Сам я хворы чалавек; у лесе калода грудзі  
мне аддавіла. Сілы няма. Спраўлюся—да капейкі  
заплачу.

Сіняя жыла на руцэ земскага пачынае больш  
біцца, нэрвовасць узрастает, а разам з ёю—злосць  
на некага.

— А вось скажы ты мне, мілы чалавек, чаго  
ты бунтуеш?

— Гаспадзін земскі!—умешваецца стараста,—  
гэта так і ёсьць у точнасці, усе могуць пацьвер-  
дзіць. З братам Андронам яны муцяць мужыкоў.

Земскі гаворыць зусім раззлавана, забыўши пра  
горад і баль губарнатарскі:

— А ведаеш, што за гэта? За гэта, мілы чалавек,  
Сібіры мала. Усё жыцьцё можаш у турме праг-  
ніць... так...

— Ня йшоў я супроць уласці. Невінаваты я—  
людзі ўсё нагаварылі...

Тады земскі, забыўшыся пра ўсё, стукае кула-  
ком па сталу, ажно задрыжэлі акуляры. Вобраз  
Максіма ўстае перад ім, як аграмадны вобраз ня-  
навісці, злачынства і нечага цёмнага.

«Зъвер!»—ціха шаволіць губамі злачынца.

— Вінават? гавары!—дапытваецца земскі, шпар-  
ка ходзячы па пакоі. Ён відавочна бачыць, як ру-  
шацца яго погляды на мужыка, выказаныя пісару,  
як разьбіваецца ў грудзёх нешта падвойнае.

Максім яшчэ раздумвае: рассказаць-бы аб тым іначай, што хворы ён чалавек, а гэта нядобра для гаспадаркі. Рэдка — калі-ні-калі — супярэчыў начальству, каб адстаяць сваё, прыдбанае ўласнымі рукамі, спрацаваны конь яго ледзь ходзіць пад восень, і нечым яму заплаціць падатку. Сказаць-бы яшчэ аб тым, што сярдзіты на яго стараста, бо ён выставіў сумысьля бунтаўшчыком у вачох начальства; ды слухаць ня будуць, не павераць...

— Нявінен я, пан земскі... Набяруся больш сілы—усё заплачу, паверце мне!

— Гаспадзін земскі!—бойка адзываецца стараста,—ён абразіў мяне пры ўсім вобчастве, машэнікам назваў, а я дзяржаве служжу...

— Ты што скажаш?

— ...Хата ў мяне старая, разбурылася... конь хворы...

Бачыць Максім, што ня вяжуцца ў яго слова. Ня тоё зусім думаў выказаць, ня так думаў скажаць. Ды адкуль мужыку згаварыцца з панам? Адкуль ён возьме тых слоў?

— А ты ведаеш законы? К тэрміну павінен усё выплаціць...

— Адкуль-жа мне, пане земскі, ведаць? Рабі ды ўсё, што загадвае начальства... Мужык ня ўмее разважаць...

— І не павінен!

— Аб гэтым ня ведаю я.

Нудна барабаніць аб шыбы вокан дождж. Стукне вецер голілямі старой ліпі. Патрохі вецер перастае, і здаецца ўсім, што спаўзаюць з неба хмары, зямля робіцца вільготнай і расянай...

Аднекуль, з самай глыбіні нутра, выплывае ў Максіма юпрадвечная злосыць да начальства—земскага, пісара, урадніка, старасты. Гадавалася гэта злосыць на сярмяжных пагорбленых плятох, расьціў і выносіў яе дзед, бацька Максімаў, і сам ён.

Земскі гаворыць з пісарам, аглядаючы яшчэ раз бунтаўшчыка і злачынца. Макей тольна сочыць за ўсім, а ўраднік стаіць, прыхіліўшыся да съценкі, і нібы сыпіць.

А Максім скардзіцца—не каму-небудзь, а сам перад сабою.

— З усіх бакоў гнятуць мужыка... Апошняя жылы цягнуць з яго... Э-эх, ты, распраклятая жысьць! Дзе праўда на съвеце—так яе...

Стаіць сярод пакою, камечыць шапку. Пужліва ўтаропіліся яго вочы. Сам іня ведае, што гаворыць:

— Сілы ў мужыка няма! Паклаў ён на зямлі, каб хлеб дастаць з яе, а хлеб гэты—жруць паны!..

— Скаты!—перарывае гаворку земскі.—Заганю ў Сібір... Зывяр'ё!..

— Сам ты зывер!—крыкнуў Максім і ўвесь ён у момант зъмяніўся, гатовы кінуцца на каго-небудзь.

Яму-б щяпер словамі, як каменьнем, разьбіць усіх!

Раптам земскі стукнуў па сталу кулаком—моцна, прозна, і задрыжэлі ў яго сківіцы:

— Пасадзіць яго ў адседку, заўтра суд будзе!

Сон і млявасыць разыліся па целу, запякло ў сярэдзіне. Цяпер-бы закурыць моцнага тытуну ды захлібнуща ім, а то—выпіць нагбом бутэльку гарэлкі—тады-б усё гэта прайшло!

Максім, асьцярожна тупаючи нагамі, пайшоў за старастам і ўраднікам на двор, у адседку, бо яму ўсё роўна было, куды ісьці, абы развеяцца, разагнаць нядобрыя думкі. Мокрыя аборы рэзалі ногі, ціснула на плечы сярмяга.

Яшчэ ў tym пакоі чутны былі крокі земскага, скрып яго лякіраваных ботаў і незразумелае, але чамусьці крыўднае слова, сказанае земскім расьцяжна:

— Іды-ё-т-ты!..

На дварэ павеяў вецер і стала лягчэй; вецер прагнаў з ілба халодны пот... Дзыверы загрымелі жалезнай засоўкай. У цемень, асьцярожна, быццам баючыся каго, увайшлі. Чуць відна вакенца і там жалезнія краты. Многа з мужыкоў тут сядзела, а Максім ніколі. Не ўвайшоў разам ураднік. Пайшоў ён за вугал, пад нагамі ў яго вада хлюпцела і звонак быў кашаль. Нічога не гаварыў Макей. Вялікім сумам, бязъмежным павеяла на Максіма. «Хоць-бы ён адно слова сказаў»,—думаў, ды нешта галава разбалелася, ногі дрыжэлі, пад пахамі і на ілбу выступіў халодны пот, а над усім панаваў сум. Адступіўшыся на сълізкай падлозе, стараста таўхануў Максіма плячом. У цёмным глухім куце іх было толькі двое, бо не варочаўся ўраднік, а ўсё кашляў за вуглом. Раптам к Максіму прышоў бадзёры і злы настрой: захацелаю дужа пасьмяяцца над Макеем—такім някудышным і маленькім. Максім засьмяяўся сухім съмехам ды ўзяў старасту за шыварат...

— Чаго ты?

— А-а,—спалохаўся!

— Не чапай рукамі!—праціў стараста вісклівым голасам.

— А я вазьму вось дый задушу, ха-ха!.. і канец табе тут будзе, і ніхто не пачуе.

— Адчапіся, а то закрычу... так тваю...

— Э-эх... гад ты!—абурлыўся Максім,—чарвяк ты паўзучы. Захачу і задушу, бо сіла ў мяне ў руках...

Стараста Макей здаўся яму тым чарвяком, які съсе кроў і якога патрэбна прыдущыць, але шкода, што забрудзіш нагу.

І ўсё стала ніпачым. Усё стала нейкім няважным, непатрэбным.

А ўрадніка ўсё ня было. Раз-по-раз кашляў за съцяною. Макей занепакоіўся і хацеў выйсьці. Максім засланіў яму дзъверы. Халодная рука, абцягваючы сарочку, нашчупала складаны нож, якім ён плёў лапці і рэзаў хлеб і насіў яго разам з тытуном. Тады ў маэгі рэзнула рашучая думка, якой сам сплохаўся; потым стала вельмі-ж холадна, па целу забегалі дрыжыкі. Сударгава ён расклаў нож, і задрыжэла невядома чаму рука. У гэты час Макей рашуча ішоў к дзвіярам, каб зачыніць іх на жалезны замок ды пакінуць Максіма аднаго.

Макей нешта сказаў і здалося Максіму, што засымяяўся; тады разам ўсё засымяялася—вецер, зямля і съцены.

— Што? Будзеш ісьці супроць, сукін сын...

І ня скончыў стараста...

Парушылася цішыня, бо слаба ёкнуў Макей ды зваліўся на падлогу, як мяшок са збожжам. Максім злодзеем скокнуў з дзвіярэй...

У гэты час ураднік ішоў к дзьвярам з другога боку і густа кашляў, а пад цяжкімі ступнямі ботаў хлюпцела вада.

Дыхае зямля халодным подыхам.

Вечер ледзь датыркаеца да верхавін прыдарожных дрэў.

На небе паразьбегліся паўскрай хмары, сінім яно стала, і раскідаліся зоркі, як сывечкі, ды ляглі ад бяроз цені.

Сіла ўзялася ў Максіма, каб бегчы па сырой халоднай зямлі, сэрца стукае, а ў грудзёх дыхавіца...

Нахіліўся наперад стан, падкашваюца ногі, здаецца, зямля дрыжыць і ходырам заходзіла кругом—закружылася, замітусілася ў вачох. Думка—востры нож—не дае спачыну:

— Гэта-ж я чалавека загубіў!..

Сывеціць вогнішча падарожнікаў. Бяжыць на цянькі праз рэчку; сълізкая кладка, нагою ступіць няможна, а бегчы патрэбна, бо за ім гоняцца: там сабака брэша, голас ураднікаў чуваць, а галасы людзкія ўсё гудуць:

— А-а-э-э-а-ай...

У сывісьце ветру ямчэй за ўсё чуваць:

— За-абой-ца-а!

Гудзіць звон працяжна, за горла душыць, а можа то лісты бярозавыя гамоняць?

— За-абой-ца!..

Мокрая сярмяга, як стопудовы камень, вісіць на пляchoх. Хочацца скінуць яе, бо яна, як зямля, прыгарнула да сябе чалавека...

Бяжыць Максім прости на вогнішча падарожні-  
каў. Ходзяць там яны, грэюцца, глядзяць на не-  
знаёмага чалавека, які ўначы бяжыць полем, быц-  
цам звар'яцеўши... і дзівяцца людзі. Падбягае  
Максім да вогнішча ды дзіка глядзіць...

— Што ты за чалавек?—пытаецца доўпі бара-  
даты мужык у латаным кажуху.

Валіцца ён ля самага вогнішча на прыгрэтую  
зямлю, ёрзае жыватом, ірве на галаве валасы, плача  
дзяцінм: съязамі—просіць-каецца перад людзьмі:

— Людзі!.. браточки! Забойца я... старасту на-  
шага забіў—Макея...

— За што-ж гэта?—пытаецца, насупіўши бро-  
вы, са сполахам той-жа мужык.

Бліжэй падсоўваюцца людзі, абступаюць Мак-  
сіма, быццам пужаюцца, што пачуе нехта ды разъ-  
нясе па ўсяму сьвету.

— Толкам кажы—за што?

— Лю-юдзі, ня ведаю я...

— Як-жа гэта?...

— Жысьць мая такая была распраклятая!..

Стары дзед загаварыў:

— Шкода цябе, чалавеча, усё-ж ткі ты наш  
брат—мужык... Усе мы бачылі гора, усе мы цягнем  
лямец на сваёй сыпіне. Не з добра, мусіць, і ты  
зрабіў...

Максім сеў, абхапіў калені дрыжачымі рукамі,  
апусьцілася галава на руکі.

— Дзе там, браткі вы мае! У жысьці чалавека  
не пакрыўдзіў. А тут... Каня апошняга звесці  
хацелі за падатак... З чым-жа б я застаўся? Што-ж

я за гаспадар?.. Бунтаўшчыком выставіў мяне стараста... Засудзіць хацелі мяне... Э-эх!..

Яшчэ раз, як і ў воласьці, несвядома гаворыць Максім пра сваё жыцьцё, пра векавечныя пакуты і маленькія радасьці.

Шкода людзям свайго чалавека.

— Што-ж мы зрабіць можам?

— Э-эха-ха-а!

Ізноў загаварыў старэйшы:

— Бяжы ты, чалавеча, у лес, а то горш будзе, бяжы хутчэй! Забіў—ну што з таго? Можа варты чалавек быў таго? А ў цябе сумленыне баліць... Аблягчыў ты сваю душу—ну, і бяжы, можа і не пападзешся...

Тады Максім паслухмяна пашыбаў да лесу. Глядзелі ўсьлед падарожнікі. Ім што? Пабылі на адным месцы, пераехалі ў другое... А да Максіма ізноў прышла абыякасьць—прайсьці-б няпрыкметным усю зямлю! Ды пасоўваліся нага ў нагу съледам маладзіковы і зоркавы ценъ па зямлі. Толькі лес гэты—сасновы лес, чорны ды жудасна маўчыць. Хоць-бы раз ён скальхнуўся, хоць-бы віхор які наляцеў ды скальхнуў за магутныя плечы,—тады-б весялей, можа, было на сэрцы! Калі на душы чалавека буры, а вакол ціха, як у труне,—горш пераносіць гэта.

І вось здалёку, з самай глыбіні імшарніку, за лядамі, загаласіў талодны воўк, а пагалоска па лесе страшная паняслася; падхапілі яшчэ з розных канцоў завываныні, узынімалі высока, цягнулі доўга і працяжна...

Сеў пад сукаватай сасною на карэнині, падумаў аб тым, што яму рабіць; палажыў на калені галаву,

ня мог ён падняць яе, ня мог страсянуць клапатлівых дум.

Успырхнула спуджаная птушка, шубнём пракацілася па зямлі, зашабуршэла жоўтая асеньняя трава, заламалася ціха суччо. Па шляху (далёка гэта чуваць) едуць калёсы, людзі гаворку вядуць вяёлую, і здаюцца Максіму галасы такімі знаёмымі. Кожны шолах, кожная праява моцна ўбіраліся ў пачуцьцё Максіма.

Неба—сініе. Маладзіковы съвет кідаецца паласою. Зьнянацку—ідзе, шабуршиць па верхавінах сосен вецер. Раскачаў іх пажоўклыя лапы, зас্পявалі тыя журлівую песнью, і чым далей, тым больш. Чуецца ў песні тэй вельмі-ж роднае Максіму-забойцу—і карчма, і жонка, і сын Андрэйка, і брат Андрон.

І вось цяпер, пад соснамі, узыняўся ў Максіма вясёлы бунт, быццам ён не забойца, а вольны чалавек, багаты, няма ні пакут, ні дум. Стол накрыты чистым абрусом, за столом бяседа; вышаў Андрэйка ў людзі, ня простым стаў мужыком, а бацьку шануе...

Сядзеў так скамячыўшыся ды шукаў прыгожага, квяцістага ў сваім жыцьці: перабіраў часы дзяцінства, маладосьці—і не знаходзіў. Зацягнулася тое жыцьцё туманам, съяды ног пазарасьлі дзікім зельлем... Не, яно—пригожае гэта—ёсьць, толькі нязвычайна даўно было, у самую пару маладосьці. Тады быў хлопцам-асілкам, як ня прыцінула яшчэ сукаватая калода грудзей. У жніво было. На постасці сустрэў, ідуцы з пакосу, цяперашнюю жонку сваю—Дар'ю. Першая дзеўка на сяле Дар'я, і ён

таксама хлалец хоць куды—на работу, на ўсё быў дужы і здатны. Падсеў Максім пад жытнёвую капу, ахапіў Дар'ю за кашулю за белую. Грэла сонца і торача так, вось быццам зараз, аж пот цячэ. Ласка-ва гаварылі яны пра жыцьцё, і съпявала Дар'я звон-кім дзязвочым голасам на ўсё поле, і голас так раз-носіўся па паплавох, і пагалоска ўвечары бегала, як цяпер ад воўчых зыкаў; съпявала хораша такую песнью:

Пасылала мяне ма-а-ци-і  
Зялёнае жыта жа-а-ци-і...

Шумяць сосны.

Ці буйнае жыта шапаціць, можа?

Эх, як слаўна ісьці на лузе па скошанай траве, нюхачь пах красак, размахнуцца шырока касой-канавалкаю, добра адточанай, застыць у такім стане ды слухаць—не наслухацца ў высі нябёс вясёлага жаўранка!

— Людзі... браточки мае!.. Цяжка мне!..

Шэпча Максім, просіць аб нечым.

— Родныя мае, ці чуеце вы?

Ня ведае Максім—сыпіць ён ці не. Перадумаў ўсё жыцьцё, самыя дробязі, самыя нязначныя зда-рэныні, вобразы людзей і шчасця. І скончылася тым, што Максім—ціхага, нявіннага чалавека—вядуць к земскаму. Страшны гэтыя людзі, бы зьверы ўначы. Стukaе земскі па сталу, крычыць немым голасам, прысуд свой выносіць:

— Скаты! Павесіць яго на сасыне!...

Ці не на гэтай, што так шуміць?

Усхапіўся Максім асуджаны, скіліў галаву сваю незадачную, пакорную. Падыходзіць жоўты чала-

вечак, маленькі, з вялізной галавою, падобны да старасты Макея, накідае на шыю пятлю з вяроўкі, каб ушчапіць на сук сасны.

— За што? Ня дамся я,—звонкі ў Максіма голас, усё заглушае.—За мяне сяло будзе гарою стаяць, людзі паднімуцца, і ня будзе сілы тэй, каб стрымаць сілу бядняцкую, мужычную сілу...

І плача Макаім...

Плача аб сіле загубленай, съязамі жыцьцё абмывае, бо пацякуць тыя сълёзы рэкамі вясновымі, забурляць, загамоняць, прабудзяць спрадвечную сонную сілу.

— Хто-ж мяне знайдзеца павесіць?

Пытае Максім, а нехта кажа яму:

— Дык загоняць на край сьвету. Кайданы будуть бражджэць на нагах. Мёртвым ляжаш у чужой зямлі. А каму-ж свая зямля застанеца?

— Лю-юдзі?!

Выцер Максім халодным рукавом з ілба пот, адраньцвелымі рукамі шыбка расьперазаў пяньковую вяроўку, што была замест пояса, ашчупаў тоўсты каравы сук на сасыне. Тады ўжо супакойна завязаў вяроўку, паспрабаваў яшчэ ці моцна. Раптам ускінуў на шыю пятлю, стаўши на цыпачкі і выцягнуўши ўперад шыю, съцяў зубы... Маланкаю мігнула думка: што-ж Андрэйка? Ня знайдзе ён у жыцьці свайго шляху—эх, вывесыці-б яго!.. Тады задрыжэлі ногі ў каленях, заляскалі зубы, круглы мі сталі вочы; нязвычайная млявасць разълілася па ўсяму целу і стала жудасна: зьявіліся новыя, няясныя формы думак—захацелася падняць руکі, каб развязаць вяроўку, ды ня было ўжо сілы, па-

дагнуліся ў каленях ногі. Захрыпей сук, загойдаўся, і пасыпалася з яго раса на траву—халодная, чистая, бы крышталь. Здушана крыкнуў Максім і захістаўся, задрыгаўши нагамі, потым выцягнуўся роўна і застыў так. А каравы сук, гойдаючыся ды раняючы расу, разламаўся ад цяжару, і цела пачало апускацца з вяроўкай на шыі ў карэнныні сасны, тварам кнізу, на сівы і пахнучы шырокім раздольлем ды щёплым аржаным хлебам стары мох...

Пачало падыходзіць раныне, паразьбегліся з неба зоркі і папоўз усьцяж па полі туман.

Крычала ў лесе сава, скардзілася, нібы плакала маленькае дзіцё.

— Куга-а-а... куга-а-а!..

А сосны шумелі ды шумелі.

---

Туман стаяў над Лугінамі, буйна падуваў вецер на іржэйніку пустога поля, і марозная золкасць была на зямлі.

Людзі пачалі прачынацца, як і заўсёды,—ціха, мала прыкметна на дварох і ў хлявох вастукалі, запалілі печы, і дым, спускаючыся са стрэх, славіся па вуліцы ў знак нядобрай пагоды...

Прышоў лясынік у хату Андrona—мокры, аброваны. Скінуў стрэльбу на лаўку, апусціўся сам і так доўга сядзеў. Андрон адчуваў, што той хоча нешта сказаць, а лясынік хукаў на рукі ды паціраў.

— Росы вялікія пайшлі,—гаварыў, ходзячы па хаце,—і ў паветры ўжо холадна так, азызнуть можна—зіма набліжаецца... Досьвіткам бачу сягоньня: ходзяць журавы па балоце...

— Што з іх, з журавоў гэтых?

— Разумная птушка, зіму чуюць, як што, дык яны... Зямля цвёрдай стала і сіверка...

Андрон спакойна сядзеў за столом, пакураючы махорку; ён глядзеў на моцную, плячыстую і праставатую фігуру лясьніка...

— Ну, што—Максім ня прышоў?

— Няма.

— Дык, Андрон, толькі ты ня пужайся,—ціха папярэдзіў лясьнік.

— А што?

— У лесе ён. Павесіўся.

Андрон ускочыў з месца.

Лясьнік сеў і беспакойна стаў апавяданьем, як вышаў ён досьвіткам у лес, каб ня было парубкі, як ціха ў лесе і раса да калена была. Ішоўшы па лініі назад, ён убачыў труп Максіма... і ўсё стаяў туман, і ўсё капала раса, як дробны дождж, і журавы курлыкалі на балоце...

Вестка аб гэтым скора па Лугінах праляцела, праляцела і пабудзіла, а пабудзіўшы ўскалыхнула,

Народ стаў зьбірацца каля хаты Максіма. Дар'я абхапіла Андрэйку з аднаго боку, меншае дзіцё—з другога і плакала:

— А дзетачкі-ж вы мае дробныя,  
а як-жа вас карміць-гадаваць буду-у...

А-а-а у-у...

Народ шумеў.

Плакалі некаторыя бабы. Не затым яны плакалі, што вялікае гора ў Дар'і, а затым, што самі былі жонкамі ды маткамі...

Андрон запрог свайго каня, пасадзіў Дар'ю з сынам. Лясьнік ішоў ззаду з натоўпам мужыкоў і

баб і ў дзеяты раз апавядоў пра тое, што досьвіткам вышаў ён паглядзеь парубку ў лесе,—ціха было, раса капала, журавы курлыкалі...

Угледзеўшы скамечаны труп інябожчыка з вяроўкай на шыі, пасінелы твар і вочы, якія шырока і абыяка глядзелі на ўсё, мужыкі скінулі шапкі, нахілілі галовы, перахрысьціліся некаторыя... і нешта зарадзілася ў сярэдзіне кожнага, расло яно ў мужчай душы—ці крыўда, ці злосьць, ці яшчэ што,—толькі заўсёды пакідала яно глыбокі сълед.

Плач Дар'і ў сасновым лесе далёка разносіўся.

Тады дзед Сапрон—вельмі стары, сівы і лысы—блізка падышоў да Дар'і, затармашыў яе нахілены стан за плячо, і голас яго быў глухі і сіплы:

— Ты, Дар'я, ня дужа плач! Вялікае гора съязвамі ня змыеш, а горш толькі сабе зробіш... Яшчэ і ня гэта было... Чаго толькі я ня помню на сваім вяку?

Абвёў усю грамаду ня зусім зіркатымі вачыма, сказаў яшчэ:

— Э-эх, многа чаго помню!.. Лёс такі наш...

Усе прыціхлі. Толькі шушукаліся між сабою лапы сосен, на розныя лады вялі гаворкі.

Маўклівым, як хмара, быў Андрон. Зьевесіўшы галаву, вёў ён каня па карэнині. Дрыгацелі калёсы, і хісталася з боку на бок цела Максіма-самагубцы...

---

На падводзе прывезлі з воласьці старасту Макея, параненага ў жывот. Ляжаў ён у сваёй хаце на лаўцы з перавязаным жыватом, ціха стагнаў і глядзеў прыжмуранымі вачыма на кут з абразамі.

Людзі асадзілі Макеяў двор. Крычалі, гудзелі.

Гэтыя крыкі не падабаліся Макею,—гаварыла грамада буйнымі словамі, таму і гул такі ўздымаўся.

Стараста падазваў сына. Той нахіліўся бліжэй да бацькі, а Макей скрыпуча гаварыў:

— Глядзі, Цімох, каб, ня дай бог, беспарадку якога ня было, а то не ўберажэшся тады.

— Ты ня пужайся, тата, нічога ня будзе. Пагамоняць яны дый разойдуцца.

— А можа будзе што?—дапытваўся Макей і хрысьціўся на абразы.

— Там ураднік стаіць сярод вуліцы.

— Ну, і дзякаваць богу, калі ўсё добра. А то, ня дай бог, бунт які. А-а-эх!..

— Можа к доктару ў горад адвезьці?—спытаў сын.

— Выжыву я і так... Слаба ён мяне—захаваў бог... «Дзівен бог у святых сваіх»...

Устаў Макей на локаць, стаў глядзець на вуліцу. Грузнай развалістай паходкай ішоў нехта ў сенцы. Макей пазнаў па кашлю урадніка.

— Чаго ён стукае ботамі так?—спытаў у жонкі, прыціскаючы к жывату рукі.

— Цяжкі чалавек такі ўжо... і падковы ў яго жалезныя на ботах...

Ураднік ля парога скінуў шапку, правёў рукою па рыжаватай стрыжанай галаве...

— Ну, як табе?

— Нічога, захаваў бог.

— Ну, і добра...

Кашлянуў адрывіста Макей. Людзі гудзелі на вуліцы. Ураднік зірнуў у вакно.

— Андрон крычыць, так яго... сукін сын... Бунтуюць... Пайду т'ка я на вуліцу, каб і сапраўды чаго ня было,—формальнае непадчыненне начальству—о-ох!

І цяжка затупаў падковамі.

На вуліцы, у сярэдзіне ўсіх, стаяў бяз шапкі Андрон, патрасаючы кулаком. Ня мог разабраць ураднік пра што гаварылі.

Мужыкі бліжэй прыціснуліся, замахалі рукамі; загаманілі жорсткімі словамі:

— Га-а-ады-ы!

— Ні завошта чалавек загінуў. А ўсё праз іх...

— Павесіць-бы, сукіных сыноў, саміх на сасьне...

— Кроўю мужычай жывуць, калі-б на вас...

— Земскія там розныя, старасты ды ўраднікі—  
трасца іх матары!

— Ды цяпер такі час ужо.

У сярэдзіну натоўпу ўлез ураднік. Павольна, па доўгу службы, супакойна таўхаў звычайна щіх мужыкоў. Падняўшы руку над галавою, каб перакричаць, захрыпей:

— Н-народ! Расхадзіся па хатах—загадваю вам.  
Нечा тут... Скора начальства прыедзе.

— Што за начальства? Тут чалавека загубілі, а  
ён яшчэ...

— Э-эх, съцерва!..

Ураднік лезе праста к Андрону, пагражае кулаком.

— Вон, а то раздаўлю, гадзіна!

— Не мінаваць табе Сібіры, перагэтак тваю...

— Адыйдзі, крываротая рожа, а то прыцісну—  
і канец табе... Ня будзеш тут з начальствам, як з  
ражном насіцца...

— Што-о? Супроць уласьці... бунтаваць?

— Па-айшоў ты к ліху з уласьцю сваёй!

Андрон горача лезе з натоўпу, пхае людзей.

— Мужчыны, а што-ж пасъля будзе, га-а?—не-  
чы спуджаны голас.

А ў мужыка—гарачая кроў. Калі што—ня ўпусь-  
ціць, на прабіцьцё пойдзе, ні Сібір, ні турма—нічо-  
га ня страшны, бо загаворыць жывая крынічная сі-  
ла народная, усё разварушыць, а тады хоць і само-  
му скласьці талаву—не пашкадуе.

Поп лугінаўскі вышаў угаварваць людзей, даў-  
ней словам яго былі пакорны лугінаўцы, а цяпер  
яго ня слухалі.

— Божа, барапі ад народнай стыхі!—шырокім  
махам рукі перахрысьціўся поп і, дробна трусячы і  
заплятаючыся ў адзежы, пашыбаў на ганак сваёй  
хаты.

Стайць ураднік, выцірае рукавом съліну з роту,  
твар злосны і крывіцца ад зынявагі.

— Н-народ, расхадзіся ты, па чэсьці прашу!

— Я табе пакажу чэсьць...

— Даўно глуміцесь!

А Дар'я ў хаце словамі жалобнымі, расьцягну-  
тымі пераказвала сваё гора:

«А як-жа я, людзечкі, пражыву-у,

А няма-ж мне пракарміцца чым з дробнымі  
дзецьмі...»

Абступілі мужыкі ўрадніка, звалілі на зямлю.  
Ціскаць нагамі, біць сталі—злосьць сваю выказвае

грамада, Захопленыя ў нейкім вадаспадзе адзінай сілаю, каб адпомсьціца за ўсё жыцьцё сваё. Пхануць цела ўрадніка, як на аблозе корань, які шкодзіць плугу роўна працягнуць баразну.

— А-ах, съцерва!..

— Вось і начальства табе—бяры!

Ураднік нязможна, харкаючы крывёю, моліць:

— За што вы мяне? Пашкадуйце старога...

Бывае мера людзкой злосці. Кінулі ўрадніка, патушіўши галовы сталі разыходзіцца.

Тут адна дарога. Андрон з мужыкамі пайшоў у карчму, каб запіць усё, каб зъмесціці ўсе съяды і плямы.

Як стала пуста, ураднік устаў, кашлянуў крывёю, выцерся і павольна пайшоў усьцяж вуліцы...

Над сялом цэлы дзень стаяў сіні туман. Засыцілаў балоты, лугі, сосны. Толькі жалобны голас удавы Дар'і ў пагорбленай хаце ніхто ня мог заслаць.

---

Зямля стала зусім акамянелай.

Сяло нялоўка прытулілася, згорбілася, абсіверала паўночнымі ветрамі, загразілася туманамі.

Трывожна было на сяле.

На трох дні зынік некуды ўраднік, і лугінаўцы чакалі нядобра. А недзе далёка, на захадзе, ішлі крывавыя бойкі, дзе ваявалі сыны з Лугінава...

Ураныні склупліся хмары—белыя, яны поўзали па небу. Потым на цвёрдую зямлю сыпаліся пухавыя съняжынкі—яны мігацелі, кружыліся, бялілі зямлю.

Андрон хадзіў хмурны. У той дзень сядзеў у хаце, гледзячы ў акно, ды глядзеў, як ішоў першы сынет. Жонка яго—яшчэ маладая, прыгожая—Марына, сядзела за кудзеляй, выводзячы ніткі белыя і тонкія.

— Што-ж то будзе, Андрон?— непакоілася Марына.

— Нічога ня будзе.

— Зловяць цябе калі-небудзь, павядуць. Што-ж я тады адна буду рабіць? Як-жа адна ды застануся?

Андрон думаў невясёлае ды ўсё глядзеў на вуліцу. Кружыліся там съняжынкі, бялілі стрэхі, вуліцу, людзей...

І вось убачыў ён на дарозе, як ужо зусім блізка былі, што едзе ўперадзе на вараным кані з шашкай і рэвольверам з боку тоўсты прыстаў, за ім ураднік, трох стражнікі ды ідзе соцкі.

Андрон прыпомніў:

— Гэта-ж (калі тое было) той самы прыстаў лявіў, як дэмократа, тады хаваўся ён па лесе і ў горадзе ў таварыша.

Ездакі спыніліся ля самых варот Андронавых. Андрон раптам накінуў кажух, бегчы хацеў, ды было позна: прыстаў, браскаючы шашкай і шпорамі, самавіта і грозна ўвайшоў у хату ды спыніўся пасярод; стражнікі сталі ў дзывярах.

Голос густы з-пад навіслых вусоў ды тлустых шчок:

— Ты Андрон Холад?

— Я!

Прыстаў чамусьці паказаў на ўрадніка і соцка-га, прагаварыў:

— То-то, маладзец! Здаецца, знаёмымі былі раз. Добра! Тады—уцёк, цяпер не схаваешся. Палаўся, галубчык...

— Вам што патрэбна?

— Га-а? Дэмократызм разводзіш! Бунты! Надзець яму ланцугі на рукі!

Тroe стражнікаў абхапілі з усіх бакоў, надзе-  
лі ланцугі—белыя, бліскучыя—на чорныя, маза-  
лістые руки Андронавы.

Марына прыхілілася к съянне і заплакала...

Андрон злосна глядзеў, але не супрацівіўся.

— Ну,—загадаў прыстаў,—двое ў горад вядзе-  
це па назначэньні—там спраўнік па галаве пагла-  
дзіць, белага хлеба паспрабуе. А ты, Сімакоў, за-  
мною да старасты,—і, паглядзеўши злосна, ска-  
мандваў:

— Жыва-а!

Забрынчэў шпорамі ды перакручіўся.

— А з іншымі бунтаўшчыкамі паслья разылі-  
чымся...

Марына плакала наўзрыд.

— Чаго ты плачаш? Усё роўна нічога ня вы-  
плачаш!

— Дык як-ж я адна застануся?..

Потым вывелі на вуліцу.

— Ну, Марына, не ўспамінай ліхам! Жыву буду—убачымся!

І вочы ў Андрона зацягнуліся сінім туманам.

Схіліўшы галаву, поўную, як нач, дум, пай-  
шоў паперадзе Андрон у канец вуліцы, невядо-  
ма куды—у горад, а з бакоў—два стражнікі. Ду-

маў ён, што будзе яшчэ ў сяле цэлая расправа,  
што не аднаго павядуць так.

Накінуўшы на плечы кажух, вышла Марына  
за ваколіцу ды, абапёршыся на загарадзьдзе, ста-  
яла так, ды ліліся ручаямі сълёзы—колькі іх,  
сълёз! Азірнуўся Андрон, махнуў галавою, быц-  
цам сказаў:

— Жыві, Марына!..

А Марына бязвольна спусьцілася на зямлю  
ды ўсё плакала...

Ішоў сънег. Шумеў бор—звонка, галасіста. За-  
брахалі сабакі ды пракрычаў певень, а ў сяле бы-  
ло пакуль што ціха.

Кружыліся съняжынкі ў віхры, плавалі, ды бе-  
лым абрусом съвяточным засыцілі зямлю і  
поле.

А стражнікі разгульнага мужыка вялі далёка  
ў горад.

Толькі ланцугі зьвінелі на руках...

І скрэзь віхор съняжынак хацелася Андрону  
крычаць, буйна кричаць пра вялікі бунт зямны—  
у прасторы кричаць і зваць людзей.

---

## ДЗЕД ПІЛІП

### I

Вокны расьпісаны марозам, як вышытыя палікі ў дзяўчыны. Самыя прыгожыя ўзоры намаляваў гэты мароз, а падсьлепаватае жоўтае сонца прыдало ім водблескі і самыя рознастайныя колеры. Сонца хоць зімовае, млявае, а каб захадела—растапіла-б яно ўзоры, пацяклі-б пацёкі па вокнах, заплакалі-б яны—ды мароз жартуе і ня пушчае!..

Бегае жоўценькі зайчык па нямененай бруднаватай падлозе.

Пад самай стольлю у хаце павуціна, а на печы ў куткох завялася цвіль, съцены сталі чорнымі, разъедзены яны прусакамі ды клопам...

Дзедава галава звесілася з печы. Кучмою панавісьлі чорныя ўскудлачаныя валасы з кастрою і пылам. Цярэбіць зусім рэдкую абшчыпаную сівую бараду і прыслухоўваецца да гаворкі дзед Піліп.

А над дзывярыма вісіць мёрзлы хамут, патрошкі растае і капае з яго вада.

За сталом сядзіць сын Пракоп—сагнуты, таўсты ў кажусе, з широкай раскладзістай барадою—што раз адводзіць правую руку з суравой інікаю, а то пакідае голку ды праколвае шылам хамуціну.

Голос у яго басавіты, як-бы ахрыплы.

— Яно правільна, Мікола, як ты кажаш. Гэта ўжо не рахуба, калі свой чалавек ды гэтае самае...

— Якая ўжо тут рахуба? Што і казаць... Злыдні адны тут—окажу я табе—вось што...

Мікола, сусед—стаіць сярод хаты, расставіўшы ногі, засунуўшы за пояс абедзьве рукі, цыгарка пыхкае з-пад павіслых вусоў.

Дзед Піліп не дачуў гаворкі з самага пачатку. Ня можа зараз развязаць, пра што гавораць, а яму-б дужа хацелася самому ўставіць хоць пару слоў. Чуе дзед, як шугае трошкі мяцеліца, гоман людзей на вуліцы ды рып палазоў. Мусіць, марозны дзень і сонечны!

Нявестка на палу з кудзеляю. Зморшчакі ёсьць, худы твар, у голасе ласка. Правай рукой выводзіць доўгія суравыя ніткі, гудзіць прасьцень у руцэ, левай—выскубае кужаль, а гойдаючы нагой калыску, падпявае, каб сущешыць неспакойнага малога, прыцішаным толасам, роўным, павольным:

Сыпі, мой коцік,  
Сыпі, мой мілы,  
— а-а-а-ай...

Дзеда супакойвае песня, быццам гэта яму хто сиплявае:

Пайшоў коцік на таржок  
Прынёс Яську піражок...  
— Баю-ба-ай!..

— Што ні кажы—гаворыць Мікола,—а беспарадкаў гэтых многа...

— Ліха іх—свае-ж,—адказвае Пракоп.

І яны доўга і многа гутараць пра беспарадкі.

Як праз сон, чуе дзед вясёлы голас суседаў:

— А ёлета падатак, дзякаваць богу, зынізілі...

— У мяне ледзь не напалову супроць леташняга...

— Ну, і то добра!..

А дзед Піліп разумее так: каб гэта зусім зынізілі гэты падатак, ды быў каб парадак і зямля радзіла, скаціна каб добрая вадзілася, дык можа і зусім добра-б жыць было...

Думае і кашляе. А ў гэты час Мікола апавядает нешта новае, размахваючы рукамі і прысядаючы.

— Паехаў я ў лес надоечы... Ураныні-ж яно было—відна зусім. Бачу—праз лес прэ на дарогу воўк—вялізны, трасца на яго!—стары. Я і кричаць на яго і тукаць, а яму хоць-бы што: пайшоў сабе сваёй дарогай...

— Каб гэта стрэльба на той час,—заўважае Пракоп.

— Ого-о, каб стрэльба! Я-ж бы яго на месцы ўлажыў... На пяць крохаў ад мяне быў...

Дзед зусім зацікавіўся гаворкаю, злез на запечак, кашлянуў і падаў голас:

— Цяпер ужо і лясоў тых нямаш і ваўкоў—вывеліся яны... А раней-жа іх было—процьма цэляя—ой-ёё колькі! Мядзведзяў, ласёў...

— Што і казаць...

Дзед Піліп любіць гаварыць пра ваўкоў ці мядзведзяў. У маладосыці сам хадзіў на мядзведзя са стрэльбай і з рагацінай, і хваліцца, што восем штук «спляжыў».

— Са мною было так,—гаворыць ён,—гадоў сорак ці больш таму, сабраў, знацца, пан усё наша сяло на паляванье. Панаехала да яго, прыкладам, і грапаў розных, і паноў нятутэйших, і земскіх—пабавіцца захацелі яны...

Дзед закашляўся, склаў рукі на каленях ды зноў пачаў; гаворыць ён словамі пераблытымі, даўно пераказанымі, перадуманымі.

— Абступілі яны ланцугом лес. Крыкі падняліся, зыкі. Спудзілі самую мядзьведзіцу. Вопрамець кінулася яна дый прарвала ланцуг. Добра! Як раз-злаваўся пан на старасту, вядома, хацеў перад іншымі панамі сілу сваю паказаць, сваёй рукою ап-лявуху зъезьдзіў яму... А ў той час дзед Піліп быў самым моцным мужыком, за што і пан паважаў. Сем пудоў збожжа пад пахай нічога ня значыла панесьці (дык то была старына, тады народ здаровы быў, буйны косткаю!). Пабег Піліп у сънягу па калені за тэй мядзьведзіцай. Страшна сярдзітая была. Павярнула назад. Прыхіліўся дзед к дрэву, а звер тут. З усёй сілы ўсунуў дзед у расчыненую зялупу рулю і выстраліў, ды самому ня было сілы ўстояць, паваліўся, а звер поверх. Думаў чалавек, што съмерць ужо прышла з-за панской забавы. На шчасьце стараста выстраліў у звера, мёртвым пакаціўся той, а ў дзеда ў баку дзьве рабины паламаны. Пан усё-ж ткі даў дзесяць рублёў в сваёй кішэні. Вось яно як!..

— Дзеду цяжка гаварыць: шкодзіць кашаль, ён заканчвае:

— Цяпер няма гэтага. Калі воўк які дурны падзецца.

А Мікола, паціраючы руکі, хваліць:  
— Крэпкія людзі былі, што і казаць...

Дзед Піліп эдаволена чэша бараду.

Мікола сам да немагчымасьці любіць паляваньне. У вольныя ад работы дні ён бярэ заржавелую і няспраўную дубальтоўку, набівае порахам ці шротам ды ідзе ў лес. За ўсё сваё жыцьцё ён забіў некалькі зайцоў і гэтым любіць пахваліцца чалавек. А дубальтоўка ва ўсім вінавата, заўсёды яна дае «здачы», пасъля стрэлу так моцна стукае ў грудзі, што Мікола валіцца вобзем...

У гэтym сходзяцца дзед Піліп і Мікола. Яны могуць цэлы дзень бесыперастаныя гаварыць аповесьці пра мядзьведзяў, ласёў, ваўкоў, лісіц.

Мікола гадоў на трывалы маладзей за дзеда—сядзіць і смокча цыгарку, дзед сядзіць ды пакашлівае. Уся справа ў тым, што звяяліся лясы, а значыць, няма і зьвяроў тых: паразьбегліся, людзі пабілі, зьнішчылі, а то ў балоты пахаваліся...

Пракоп заняты хамутом, каб к полуценню зашыць ды зьевідзіць у лес па дровы.

Нявестка Мар'я, калышучы, сумна і манатонна сипявае:

Тра-та-та-та-та-а...  
Пайшла кошка за ката.

Вышаў Мікола на вуліцу і заскрыпеў сынегам, а дзед узьлез на печ, павярнуўся на левы бок ды глядзіць, як бегае па съянне зайчык...

## II

Дзед Піліп сам добра ня ведае, колькі яму гадоў. Помніць толькі што пераваліла ўжо за вось-

мы дзесятак—ды хіба-ж іх пералічыш? Давяць вось так адзін год на другі, прыціскаюць к зямлі, як бервяно к бервяну ў старой хаце. Каб нават на бірцы кожны год адзначаў, дык і тая-б спарахнела, а чалавечая памяць нядоўгавечная, разум ня ўсё стрымлівае, волас бялее і выпадае, руکі дрыжаць, дыхаць цяжка, бо вялізная гара на тых плячох дзедаўскіх.

Руکі ў дзеда вялікія, карузлыя, пальцы добра не разгінаюцца, вочы мутныя. І няма ў руках сілы—няма яе, тэй сілы ранейшай, калі...

І вось так гэта дзеду ўспамінаецца пражытае, што добра, а што—не!

Перш за ўсё—прыгон. Цэлай сям'ёй, цэлай вёскай, да стомы, да зынямогі працавалі на пана. А хто з прыганятых успамяне пана і прыгон добрым словам? Памёрла на жніве маці ў гарачы поўдзень з сярпом у руках, сypіўся ў карчме бацька. З шаонаццаці год стаў Піліп поўным гаспадаром.

Гора было, сълёзы, няўдачы. Эх, і чаго толькі ня было ў жыцці!

За сялом ляжыць поле—зямелка неўраджайная, абалапал балоты і лес. Кавалкі сенажацій раскінуты ў розных мясцох—«Тахма», лагчына, пчальнік. У пчальніку была пасека панская, на ўзгорку двор... Выйджаў пан на сваю сенажаць з гасцініці, на прыгожае месца, весяліўся там і сипяваў песню, з якой мужыкі помніць толькі слова—«Эх-ма!» З таго і празвалі «Тахмою».

Многа Піліп за сваё жыццё патаптаў лапцей, многа чуў крыўды, што не загаіць яе ніколі. У карчме гуляў—душу весяліў.

І з таго часу ў дзеда чацьвёра сыноў было: адзін памёр, другога сасна ў лесе забіла. З старэйшым Пракопам жыве, а малодшы ў падзеле. У сыноў зъявіліся дзеци, у дзяцей яшчэ дзеци. Многа іх паўмірала, многае на сяле зъмянілася, перарадзілася, пералілося ў новыя формы, а дзед Піліп усё жыве ды жыве і сам дзівіцца і ўсё паміраць ня хочацца. Хоць і жыцьцё нядобрае, але, здаецца, жыў-бы да жыў...

Зіма—халодная і няпрыгожая пара.

А вось вясну дык дзед любіць больш за ўсё, у старога прыбаўляеца тады многа сілы. Сходзяць паводкі, у нізінах па палёх яшчэ сънег ляжыць, зямля—як парадзіха тая, а на лугах—ужо зелень. З печы дзед глядзіць на вуліцу, рэдка выходзіць калі, каб паглядзець на ажыўленыне жыцьця.

А як расцьвітуць сады, стануть яны малочнымі, на вуліцы зъявіцца тыл, і сонца стане ласкавым, тады выходзіць на прызбу. Хаты на вуліцы выставіліся, як напаказ. На вуліцы пахне гноем і лёгкім сінім паветрам. Дзед сядзіць і дапытнымі вачмі аглядае вуліцу.

У самае лета, у гарачыню, дзед любіць хадзіць на поле. Апіраючыся на палку, ідзе па дарозе. Бабы жнучь, блішчаць сярпы, ціханька шуміць жыта. Стане на дарозе, прыстасіць далонь к вачам ад сонца і паглядае. І зараз-жа праходзіць ўсё яго жыцьцё... Пачуецца жніўная песня—ускалыхнецца дзедава старое бяскрылае сэрца і яшчэ больш захочацца жыць.

А паміраць-жа трэба некалі!..

... Доўга щягнуцца зімовыя дні, а яшчэ даўжэй ночы. Цёмныя, няпрыветныя, пужаюць яны дзеда. Многа разоў ад пачатку да канца перадумае ўсё. І ўвайшло ўжо ў прывычку яму гаварыць сам з сабою. Варочаецца на гарачай печы. Сывішча ў коміне мяцеліца, съпявает пад загнетам цвыркун. Востра чуе дзед, як брыкаюцца ў стайні коні, хрумсаныне сена ці блекатаныне авечак чуеца.

Досьвіткам, раней за ўсіх устае дзед. З пячуркі дастае каравая анучы, трэ' ці аббівае іх «б прыталку, заварачвае на ногі, а калі не знаходзіць чаго, сам з сабою гаварыць:

— Дзе-б яно магло падзецца? Ды ліха-ж яму!  
Во—праява...

Нявестка Мар'я варочаецца на палу.

— Чаго ён, стары гэты, вархал паднімае? Ляжаў-бы сабе... Што яму?

Патрошкі находзіць на нявестку злосць: гэтаж яна заўсёды так. І ён кажа са злосцю:

— А табе што?

— Нічога! Спаць во не даеш...

— Ну, і ляжы сабе калом, калі нічога. Ня высьпяцца яны ні разу...

На дварэ ледзь-ледзь сіненца раныне. Сынег уваслаў стрэхі і двор. З сяніцы дзед нясе ахапак сена; у прыщемку доўга шукае каня. Конь гняды, стары, з тоўстымі косткамі і крэпкай персьцю. Піліп знаходзіць зад каня, і, пагладжваючы, дабраеца да морды.

Пачынае гаварыць з канём.

— Кося, кося!.. Замёрз, мусіць, трасешся, усё-ж  
такі халады вялікія пайшлі. Дый стар ты ўжо, як  
і я сам... Э-эх, нябога!

І даўшы сена, пахадзіўшы па двару, за пунямі,  
пагутарыўшы з лахматым сабакам Ратуем, ідзе на-  
зад у хату.

Удзень пляце лапці, вяроўкі ўе, калі патрэбна,  
а больш ён сядзіць ці ляжыць на печы. Лежачы  
адчувае, як ломіць сыпіна, як баліць руکі і вельмі  
цяжка дыхаць. Часта паднімаецца з грудзей ні то  
влосьць на сям'ю, на сваіх родных, ні то зайн-  
драсьць, што яны маладыя і ня так жывуць...

Вышла так, што быў ён у маладосьці самым  
дужым мужыком на сяле, а цяпер—прышла ста-  
расьць, разламала чалавека—адна труха засталася.  
Можа так яно і павінна быць?

Цяжка жыць, дый паміраць ня хочацца!..

### III

З усёй сям'і дзед любіць толькі восьмігадовага  
праўнука Грышку—віхрастага, востравокага; шуст-  
рага хлопчыка.

Грышка прыходзіць са школы, садзіцца за стол  
і чытае моцна, на ўсю хату кніжку. Дзед з печы  
глядзіць мутнымі, прыжмуранымі і добрымі  
вачыма.

— Грышка,—крычыць ён з печы,—прачытай ты  
там яшчэ пра гэтае самае,—не дачуў я.

— Во захацеў што стары!—заўважае нявестка.

— А табе што?—злуецца дзед на Мар'ю, бо  
часта яна перашкаджае ў адзінай маленъкай ра-  
дасьці.

Грышка пераходзіць на печ к дзеду, той бярэ яго наўлоньні і, гладзячы па галаве, заводзіць гаворку.

— Чаму, дзедзя, чытаць ня ўмееш?

— А ня вучылі мяне ў маладосьці... Адкуль-жа мне ўмечь?

— Хочаш, я цябе навучу?

— Хе-хе-хе... Ня бачу я нічога... Скачуць гэта перада мною ўваччу літары, як мухі!..

Дзед бярэ кніжку, аглядае з усіх бакоў, шапаціць папераю і, гледзячы на Грышку, пытае:

— Навошта ў цябе гэтая чырвоная хустачка?

— Я—піонэр,—скоранька адказвае Грышка.

— А што-ж гэта пінаер?

— Юны піонэр,—значыць...

— Значыцца, ты парцейны чалавек... Та-ак... А добра гэта ці не?

— Добра!—адказвае Грышка і весела съмлечца,—ха-ха-ха! А можа ты, дзед, к нам у піонэры залічышся,—га? У нас атрад вялікі... Ты важатым будзеш—самым старэйшым у нас...

Дзед Піліп ледзь-ледзь крывіць рот і чамусьці ўздыхае.

— Не навіна мне быць старэйшим... Я ў сяле і то самы старэйшы...

— А колькі табе год?

— А што-ж яго ведае... За восьмы дзесятак пераваліла... Яшчэ пажар быў у нас, дык я толькі што жаніўся тады... прызываўся я—у якім гэта годзе?..

І дзед з Грышкам вылічаюць колькі пражыў дзед, пачынаючы ад пажару на сяле, ад прызыву і яшчэ якога-небудзь важнага здарэння.

Далей, Грышка просіць рассказаць казку. Дзеду ня хочацца рассказываць, бо многа іх ён запамятаў, трэба корпацца ў галаве...

— На каляды ўжо казкі будзем гаварыць. Залезем вось так з табою на печ ды будзем баяць адзін аднаму...

— А ты расскажы цяпер...

— Ат, прывязаўся... Ну, якую-ж табе?

Грышка радасна крычыць:

— Сіўку-варонку! Сіўку-варонку!..

Дзед будзе гаварыць ціхім разъмерным тонам, поўным нейкай задушэўнай веры—пра сіўку-варонку, далігойду, пра трох братоў, пра казу, ваўка і многа яшчэ другіх—добрых, шчырых казак. Яны пераносяць хлопчыка ў новы съвет, поўны іншых адчувањняў і барацьбы з страшэннай сілай, адухоўленай людзьмі. Песыні і казкі тыя авеены цёмнай старыною. Слухаючи разъмераны голас дзедаў, Грышка ўсё гэта перажываў, становіўся сам галоўным героем. Гэта ён хадзіў па зямлі ды карчаваў зло, забіваў зьмеяў, ведзьмакоў і прыносіў на зямлю шчасьце.

У казкі дзед укладаў усю душу; гаварыў то з замілаваньнем, то з пагрозай, а пачынаў звычайна так:

— Было гэта даўно-даўно. Ніхто ня памятае... Цяжка было жыць людзям, а жыць яны хочуць, бо на тое і на съвет прыйшли...

І апавядает дзед то жудасныя малюнкі, то съветлыя і ціхія. Выходзіць у казцы, што працоўны чалавек увабраў у сябе ўсю сілу; ён съвет стварыў, вялікія гарады і палацы. І злучаецца ў волатавай

постаці працоўнага ўся сіла зямлі. Ідзе той чала-  
век па зямлі—земля дрыжыць, мора калышацца,  
дубы вырывае з карэннем, горы варочае, пабівае  
на зямлі ў новым вобразе ўсю нячыстую сілу. У  
вобразе лютага дванаццацігаловага зъмей і пана  
дзед злучае ўсю варожасць...

У такія часы Грышка больш за ўсё любіць дзе-  
да. А голас—мерны і роўны, перабіваны кашлем,  
гаворыць жартаўлівую байку:

Сядзішь мядзьведзь на калодзе—чапец вышывае,  
Гарбаценкі зайчык на скрыпачку грае,  
А сарока-белобока песні прыпівае,  
А варона—стара жона—пайшла ў поле жаці,  
А ты, сокал з ясным вокам, ідзі колас падбіраці...

Дзед Піліп яшчэ добра грае на дудках. Дзьве  
дудкі жоўтыя, сасновыя, самаробленыя.

— У маладосьці... ой, як я граў на іх!—гаво-  
рыць дзед, калі яго пачынаюць хваліць.

І сапраўды, дудкі жывуць пад пальцамі дзеда.  
Ён ведае ўсе старасьвецкія скокі і песні, ён си-  
грае прыгон і жніво. Вочы становяцца съветлымі,  
радаснымі, крывыя чорныя пальцы жывуць. Гукі  
родзяцца чыстымі, звонкімі, мілагучымі, гатовы-  
мі абняць і расказаць нейкую тайну.

Раней, як інша было на сяле гармоні і скрыпак,  
на дудках дзед граў вясельлі. Тады ўсё забывала-  
ся. Вось ён малады і моцны, а дудкі гавораць пра-  
радасць і жыцьцё. Пад іх плача маладая, бо  
яны-ж рассказалі ўсё яе жыцьцё ў дзеўках—про  
песні, простае кахранье, непамерная змога пры-  
замустве...

З дудкамі дзед хадзіў валачобнікам. Зьбіралася некалькі мужчын і жанчын, ішлі з песнай па сялу ад хаты да хаты; пачынальнік зачынаў песню валачобную.

Валачобнікі—белы молайцы...

Хрыстос вакрос—сын божы-ы!

А ўсе хорам, у лад з дудкамі, расказвалі:

А ішлі-ж яны ды пытаўся—

Ды таго сяла, сяла слайнага-а...

Хрыстос вакрос!..

На каляды да дзеда зьбіраліся хлопцы з дзяўчатамі. Садзіліся абапал на лавах, пад старасьвецкую Піліпаву песню скакалі.

...Прышла каляда ўвечары, ўвечары,  
Прынясла дудкі ў рэшаце, ў рэшаце-э-э...

А дзед прыступтваў аднай нагою, і дудкі расказвалі калядную песню:

...Сталі дудкі іграці, іграці-і-ы...

Сталі дзеўкі скакаці-ы, скакаці-і-ы...

У святы дзень улетку зьбіраліся маладыя на прыезбу к дзеду паслушаць дудак.

#### IV

Нудна шуміць лес. Халодныя вятры перад вясною...

Уначы выюць ваўкі—скардзяцца на сваё воўчае пакутнае жыцьцё. Па два, па трох прыходзяць, дыбаючы ля хлявоў, стараюцца знайсьці спажыву.

Ляжыць дзед на печы і крэкча—прывязалася нейкая хвароба з кашлем. Кожны шорах яму чуцён на дварэ.

Дужа горача. І съняцца нядобрая сны аб пера-  
жытым... Чуе, падыходзіць нехта, да хлева. Тупае  
Гняды ў пуні. Моцна заяхкаў на дварэ сабака.

«Ці не ваўкі падбіраюцца к Гнядому,—думае  
дзед,—пайду-тка я пагляджу. А то, ня дай бог,  
што прыключыцца»...

Ледзь сышоў з печы і, перавальваючыся з нагі  
на нагу, пайшоў на двор. Тут-же падумалася:  
«гэта-ж мае ногі ня ходзяць, як-жа цяжка імі пера-  
ступаць! А я-ж улетку яшчэ касіў троху»...

На дварэ цемра, ходзь вочы выкалі. Сыціх саба-  
ка. Толькі шыбка забегаў па пуні Гняды. У сярэ-  
дзіне быццам што абарвалася. «Мусіць, зьелі ваў-  
кі Гнядога!» І, падумаўши, наколькі можна было,  
пабег у пуню і дзіка закрычаў. З адчыненых ва-  
рот шухнула двое ваўкоў. Страшна закалацілася  
сэрца ў дзеда. Дайшоў да каня і неяксхапіўся за  
шыю, пальцамі прыву ахапіў. Конь у цемры бліс-  
нуў добрымі вачыма, задрыжэў і пакратаў мяккі-  
мі губамі валасы старога.

Дзед Піліп застагнаў, захацеў сагнуцца, але ня  
үтрымаўся і паліцеў галавою аб съцяну. Прышла  
млосыць і няпрытомнасьць, стала дужа балюча дзе-  
ду. Замітусілася ўсё кругом, заскакала, забегала.  
Вось і Гняды ўпіўся агнявым зрокам і кажа. Дзед  
разумее гаворку так: «Дваццаць два тады мы з  
табою пражылі. Разам працавалі. Раскарчавалі ўсё  
поле наша. Асушылі і ўзаралі балота. Бачыш, які  
я стаў худы! Цяжка нам было. Ты пугай мяне  
съцябаў па бакох. Мне дужа балюча было, толькі  
я сказаць тады ня ўмеў, а цяпер вось кажу. Слу-  
хай, дзед! Гладзіў ты мяне па зморанай шыі і хра-

сткох, мне люба было... Калі цяжка табе—ты садзіўся на баразну і плакаў, а я апускаў галаву над табою і таксама плакаў. Ты бачыў, можа, як каціліся буйныя, як боб, сълёзы з маіх вачэй. І ты казаў: «ад старасьці плача Гняды». Дык уставай-жа, дзед, паедзем узаром сваю палоску!»

Дзед Піліп ня мог пашавяліцца, ня мог устаць...

Ваўкі павярнулі ў лес. Ім адазвалася цэлая зграя. Усе галасы зыліліся ў дзікую і страшную песню. На сяле чулі, выходзілі на двор слухаць і гаманілі паміж сабою:

— Галодныя ваўкі... Глядзі, каб не напалі на сказіну...

Марозным ранынем, халодным, з інеем на стрэхах, дзеда знайшлі мёртвым у пуні. Раскінуўши руکі, ён памёр адразу, як памірае чалавек, ніколі ў жыцьці не хварэўшы.

На гародзе, за пунямі, ляжаў сабака на сънягу з перакусаным горлам.

Грышка, скіліўшыся над дзедам, плакаў. А сусед Мікола, скінуўши шапку, сказаў:

— Царства яму нябеснае! Добры быў нябожчык... Як дуб,—зваліўся і памёр—эх, маці часная!

Пачасаўшы патыліцу, зъвярнуўся да Пракопа:

— Заві труну рабіць... Няхай памяць мая будзе! Усе мы, як гэта гаворыцца, пойдзем у землю... Так-то яно...

І ўздыхнуў некалькі разоў па дзеду.

Нізка спусьціўшы старую галаву, стаяў Гняды з сумам у вачох, жаваў саломіну слабымі жоўтымі зубамі ды шавяліў адвіслай ніжній губою...

## НОЧ

### I

Гарыць агонь...

Люблю сядзець уначы каля вогнішча, падкладаць у сіняе полымя дровы ды слухаць іх трэск—мудрую неразгаданую гаворку. Так от сядзеў-бы, драмаў, думаў—і ўсё-б кругом драмала і думала, зъліваючыся ў адну душу...

Так было перад восеньню.

Першыя замаразкі на полі, халаднавата ў паветры. На іржэўніку срэбраная павучына. Пад раныне ападае на зямлю з туманам халодная раса. А ў поўдзень, як выблісьне залацістае сонца, зямля будзе мокрай і свежай, зашавеліцца жоўтае лісьце на дрэвах...

Мне заўсёды здаецца, што думае нач вялікую думу-казку, бо тады галасы робяцца щікі, з пагалоскам, быццам прыдущаныя,—слаўна разъягаюцца яны на паверхні халоднай зямлі, усё слухаюць—што скажа, якую думку падасць галасам карміцелька—хлебная маці-земля!

Так зыкі бягуць і зьнікаюць, пакідаючи на дарозе съяды перадуманага і перажытага чалавекам...

От сядзелі мы з Алісеем Сімчанком уначы, супроць яго хутара і хвойнага лесу, ля самай рэчкі.

Святло ад вогнішча кідаецца на яго пачарнелы жарсткаваты твар, на паstryжаныя калочыя вусы і на шапку цёмна-русых валос. Ён думае. Сагнуў у каленях ногі, абхапіў іх рукамі, паклаў бараду на калені, глядзіць на мокрыя свае анучы.

Мне-б так хацелася ведаць, аб чым думае гэты сур'ёзны чалавек!

Хутар яго блізка, нават чуваць, як брэша сабака, як засыпываў певень, як гавораць на хутарох людзі. Грызуць двое коняй пажаўцелую траву, хрыпяць ноздрамі. У лесе далёка-далёка шуміць нешта—ідзе буралом. Недзе ў сярэдзіне хутароў, на полі, чутна песьня, а можа простая сугучнасьць неразборлівых слоў.

І плывуць гэтыя слова—чыстыя, съветлья.

Так радасьць выплывае ў чалавека—то ціхая, то бурная, гатовая захлыснуць, як хвалямі, берагі чалавечага жыцця...

Заслухаўся я. Маўчыць ды слухае Алісей Сімчанок.

Вось нам-бы цяпер пачуць слайную дзявоцкую песьню, што сипяваюць у задумённую купальскую ноч, прыслухацца да яе, ніц лёгшы на зямлі—узбудзіла-б яна, ускалыхнула, загукала-б да сябе. Бо што-ж чалавеку болей трэба, як ня імкненыне?

З імкненынем абойдзеш зямлю—з добрым, прыгожым,—не заблудзіш на моры і ў лесе. Зачарованым будзеш, чалавек! У імкненыні—пажары і сіла!..

Можа і думалі мы аб гэтым...

На tym беразе рэчкі, за кустоўем—густая някошаная трава і на ёй буйная раса—сълёзы.

Ходзіць у цемені белая жаночая постаць. Я прыгледваюся і не магу распазнаць.

— Хто гэта? — пытаю.

Прыгледзіўся Алісей і кажа:

— Артамоніха.

— Што яна робіць унаучы?

— Расу, мусіць, зъбірае. Бач ты, якая раса. Гэта, брат, забабоны ўсё. Яна ведзьмаю сябе лічыць.

— І ёй вераць?

— Старыя толькі адны... Эх, якая цемната ў нас яшчэ!

Я ведаю: у нас на вёсцы ёсьць некалькі такіх жанчын: яны зъбіраюць лекавыя травы, лечаць ад спуду, шэпчуць на вадзе, прымаўляюць сабе і людзём шчасьцё. Знаюцца з нячыстай сілаю...

Дыхае чарнатаю ноч, махае, як кажан крыльямі, павевам ветру. У такія от ночы на небе шмат зорак, шмат у чалавечай галаве дум. Зоркі — бліскучыя, зъязюць, пераліваюцца, а лішнія з іх рассыпаюцца драбней маку іскрамі — і зусім працадаюць з ліку...

На твары Алісея Сімчанка выраз дзелавітасці; гэта заўжды так бывае: ці гаворыць ён на вясковым сходзе аб новым жыцьці, ці проста выказвае свае думы. Вось чаму ён цягне да сябе і хо чацца з ім задушэўна пагаварыць.

— Слаўная ноч, — кажа ён. — Люблю я такія ночы.

І зусім аб іншым пачынае гаварыць:

— Надоечы я ў горадзе быў (хадайнічаў аб водпуску лесу сваім аднасельцам)... Зайшоў гэта я ў тэатр; ставілася акурат п'еса з вясковага жыцьця.

Сядзіш гэта, глядзіш, аж дух забірае, добра на души робіцца.

Ён курыць махорку, заглядае мне ў твар, папраўляе іагонь, кажа разважна:

— А ў нас, братка, многа яшчэ такога, што ажно сэрца съціскаецца. П'янства гэта, бойкі... Ёсьць, праўда, новыя людзі, ды вельмі-ж мала іх. Ці-ж раптам вырвеш хваробу з каранём?.. Я, вось, думаю часам: устрывожыць-бы чалавека, падняць яго на ногі ды скажаць: «ты—чалавек! А раз так—не рабі подласьці, жыві па праўдзе, дружна...»

Я кажу што думаю.

Тады Алісей Сімчанок гаворыць мне самае патаемнае з сваіх дум, расчыняе дзьверы, паказвае дарогі, па якіх можна дайсыці да лепшага.

І гэтай гаворкай апраўдвае сябе і сваё жыцьцё. Трыццаць гадоў пражыў ён, прайшоў практику, таму і лёгка гаворыць аб усім, ня пужаецца, што паскаўзынецца...

Ведаю я такое: жыў Алісей бяз бацькі, бедным быў. Была сіла, а рук не к чаму было прыклады—зямлі мала, хадзіў па заработках. І быў ён з самага пачатку ў Чырвонай арміі. Біўся з бандытамі, палякамі, і на левай руцэ не хапае двух пальцаў. Чорны, у парваным шынэлі прышоў на бацькаўшчыну. Чалавек усяго паспытаў у жыцьці і многа чаго зразумеў. Вышаў ён на вясковай сходцы, дзе мужыкі ў дзьве партыі чуць не каламі білюя за падзел зямлі—і крыкнуў, стукнуўши па сталу кулаком:

— Нечা тут злыдні разводзіць! Рэволюцыя, грамадзяне, прайшла, а вы, здаецца, і ня прыкме-

цілі яе ў сваіх кутох. Давайце рабіць новае!.. Па праўдзе зямлю падзелім.

Ганьбіў мужыкоў, даводзіў адных да злосыці, біць яго зьбіраліся, ды спрыцен быў. А потым сталі мужыкі слухацца...

Алісей Сімчанок жыве сваёй гаспадаркаю, чытае газэты, і рояцца ў галаве яго думы, як пчолы ў вульлі.

## II

Слухаю, як гаворыць блізкі мне чалавек, гляджу на поле. Даўно патухлі агні на хутарох. У пойлі—эмрок.

А проста к нам, к вогнішчу, ідзе чалавек. Гамоніць сам з сабою, хістаецца ў бокі.

Ідзе да нас—босы, бяз шапкі; адна калашына порткаў закосана да калена, замызганы ў гліну; твар брудны, зморшчаны.

Алісей мне паясьняе:

— П'янік Халімон... П'яніца. От чалавек прашашчы. Добры работнік, а што ні заробіць, усё прап'е.

Няма ў гэтага чалавека ні роду, ні племя. Ходзіць ён ад вёскі да вёскі з цагельнай формай ў руках. Робіць цэглу, кладзе печы. Ходзіць ён, як і цяпер,—замызганы, п'яненькі, лаяцца на ўвесь съвет адборнай, адсартованай ад добрых слоў—ляянкай.

Яшчэ эдалёку крычыць нам:

— Здар-ро-вы, хлопцы!

Да таго п'яны чалавек, што ня можа тримацца на нагах.

— Іду гэта я... Холадна стала. Дай, думаю,  
зайду пагрэцца...

Апусыціўся накарабкі, трасуцца рукі, грэе іх.

— Адкуль ідзеш?—зыняважліва глядзіць Алісей.

— Ядры яго калясо... Ад Цімаха Самсоненъка...  
Кулак—так яго...

На два кроکі нясе перагонам. Словы такія агідныя, брудныя.

Кажа пра сваю крыўду.

— Сукін ён сын... Працаваў-жа я два дні. Склаў  
печ у новай хаце.

Выпілі... Кажу—так і так—давай разьлічымся...  
Тры рублі з цябе. Не казаў-бы ты, што ён кулак.  
«Якія—кажа—грошы? Усім за гарэлку працуеш, а  
з мяне грошы?» Тут, браткі, і ўскіпеў я. Што за  
дзела каму? Можа я другім зусім дарма. Таму—я  
пролетары як ёсьць... Дзе мая хата, дзе мой двор?..  
Эх, ты сіла нячыстая, ядры яго калясо! Жыць я  
хачу, а ён мяне выкінуў... За што?—пытаюся...

— Ты ляж ды прасыліся,—параіў Алісей.

Не гаворыць, а крычыць ён, а ўсё гэта далёка  
чуваць.

— Не магу я спаць. Н-ня буду! Я пайду... Ну, і  
пакажу-ж яму.

Мы сталі тримаць Халімона. Алісей навальваў-  
ся на яго сьпіну—аж трашчэлі косьці. Халімон вы-  
гінаўся, валяўся па расе ды брыкаўся нагамі.

— От, чорт!—выляяўся Алісей і таўхнуў яго ў  
сьпіну.

Той паваліўся на зямлю, захрыштаваў і бруднымі  
словамі выляяўся на нас. Потым узыняўся на но-  
гі, пабег на дарогу—босы, па колкаму іржэуніку.

І ўсё лаяўся пакрыўданы чалавек.

— Будзе буча там,—паказаў рукою Алісей.

— Што-ж ён зробіць?

— Ды ўсякай бяды можа інаварыць. Ад мінулага ў яго засталося ўсё гэта...

Пасля, мы доўга маўчалі.

Такое-ж было неба, такія-ж зоры, так-жа вясёла трашчэў агонь.

— Да ранняя далёка яшчэ,—устривожыў сусед маўчанку і бліжэй прысунуўся к вогнішчу.

Бачу, што гаварыць хочацца чалавеку, расказаць нешта хоча.

І я прашу.

— Ну, слухай,—гаворыць.—Цяпер вось неба такое зорнае, нач цёплая, а помню я ў 19 годзе што было. Тады было—холадна, нудна, а снег—глыбокі, вялізны, ня вылезеш з яго. А марозы—ядраныя, траскучыя!

От калі наплывуць на чалавека ўспаміны, добра перажытыя, тады чалавек цалком аддаецца ім.

— Дык я раскажу...

Цяпер я не прасіў, а сам ён—Алісей Сімчанок—пачаў гаварыць роўным голаоам, шукаючы глыбіні.

І ён мне расказаў...

### III

— Змораны ішоў наш атрад у сто чалавек чырвонаармейцаў—атрад па барацьбе з бандытызмам.

Быў я ва многіх баёх—і з Дзянікіным і з Пятлюрай.

На Беларусі тады ярасна гудзелі пушчы.

І была ў нас яшчэ радасьць, што мы перамаглі.  
Вяліка такая радасьць, маўкліва. Кожны з нас ха-  
цеў хутчэй скончыць усё ды пайсьці ў сваю вёс-  
ку, на сваю зямлю.

Не перакажаш сказаў пра гэтыя паходы...

Так прышлі мы ў адно ціхае мястэчка, разы-  
шліся па хатах начаваць, каб назаўтра ісьці далей  
ды скончыць нешта няскончанае намі... Тут жылі  
больш яўрэі. Я з камандзірам Зарубежным (бойкім  
добрыйм такім хлопцам) застанавіўся ў шаўца Гір-  
ша. Цэлы вечар стукаў ён кляўцом—шыў боты і  
вось сягоныня працуе ён, а заўтра прыдуць, можа,  
бандыты, абраобуюць... Тут мы прачуліся, што ў  
блізкім лесе гуляе хэўра бандытаў, часта прыхо-  
дзяць у мястэчка, б'юць ні ў чым нявінных «жы-  
доў», і вялікая тады злосьць разабрала нас: «Як-жа  
так? Мы вось галодныя, абарваныя, а тут звяры  
шкодзяць нам»...

Тут таварыш Зарубежны мне і гаворыць:

— Будзем вартаваць, ліха на іх!

А ў мяне ў сэрцы злосьць кіпіць. Чуў я даўно  
пра банду і зьдзекі Шарупы. Паведамілі аб гэтым  
чырвонаармейцаў, паставілі вартавых. Ну, думаем,  
заўтра пойдзем на паляваныне. З таварышам Зару-  
бежным ляжым на сырой падлозе, будуем пляны  
нападу. У каморцы шэпчуцца Гірш з жонкаю і  
дачкою Рываю—прыгожай такой дзяўчынаю. Ба-  
яцца, мусіць. А мы ведаем, што стаіць пільная  
вarta. Так доўга, за поўнач было. Глядзіць у акно  
круглы месяц. Ня сыпіцца нам; цішком гаворым аб

сякіх-такіх справах. Сыцішылася ўсё. Толькі—раптам, адчыняюцца ціха дзыверы, уваходзяць троє мужыкоў—барадатыя, у сывітках, у лапцях. Ускочылі мы з таварышам Зарубежным.

— Рукі ўверх!

Грозна выставіліся на нас браўнінгі, цэляцца. Дагадаліся мы, у чым справа. Гэта-ж пераадзетыя бандыты, мусіць ёсьць ім нехта свой з мястэчка, калі правёў да нас. Вочы ў іх гараша, нечалавечая злосць у людзей. Што тут рабіць? Паднялі ўгару рукі.

А на вуліцы цішыня, аніводнага зыку.

— Жывымі ня выйдзем!—думаю.

У адну хвіліну зъмяніўся ў Зарубежнага твар і нейкая рашучасць ва ўсём.

Што ён хоча?

А тры браўнінгі прозна глядзяць.

Стаяць перад намі ня людзі, а зверы, і шчэраць зубы.

У адзін міг выхапіў Зарубежны з кішэні браўнінг. (Я думаў, што ён так зробіць, бо заўсёды першым кідаўся ў атаку). І раптам—стрэл. Папярэдзілі яго бандыты—стрэлілі ўдвох разам. Хвачіўся за грудзі таварыш Зарубежны, застагнаў. ды яшчэ раз выпаліў,—адзін з бандытаў, як сноп, звалиўся. Тады і я ня стрымаўся—стрэліў, скочыў праз вакно, на сънег, і, адстрэльваючыся, пабег кікаць сваіх. Падняўся вархал у хаце Гірша...

Што яны там рабілі—ня ведаю.

Толькі помню—сънег такі чисты, мяккі, а ў мене гарачая кроў капае на сънег з прастрэленае ру-

кі. Сколькі разоў у бойцы быў, а тут чудзь не загінуў нізавошта...

Не знайшлі там больш нікога...

На другі дзень нас трое пашло праведаць, дзе знаходзяцца бандыты. Сказалі нам сяляне, што часта бываюць у вёсцы, якая за тры вярсты ад нас. Прышли мы. На вёсцы вечарынка. Даведаліся, што яны там. Ціханька падкраліся к вакну. Наярвае гармонік. Цэлы гармідар, слова не разабраць і п'янныя—сыпяваюць яны прыпейкі—аж злосьць бярэ!

На широкіх варатах,  
на новай калітцы,  
задавіўся комуніст  
на суровай нітцы...

— Скора вам самім канец будзе,—думаю так,—а яны п'янныя ціскаюць вясковых дзевак.

Паведамілі мы атраду, зараз-жа прыехалі хлопцы. Спыніліся ў садку за хатай.

А мне так шкода таварыша Зарубежнага. За што ён загінуў?

Стаю ля дзвіярэй, чакаю, што будзе. Выходзіць адзін неўзабаве з хаты; адзін з гэтых трохмоцны, відаць, няскладзісты, сам Шарупа. Хістаючыся, ён вышаў, а зауважыўши мяне, стаў размахваць наганам.

— Рукі ўверх, свалата!

І пачаў цэліцца ў мяне.

У міг стрэліў я, захістаўся п'янны чалавек, пусціў стрэл, ды ў гару, а тут яшчэ падбеглі хлопцы, кінуліся ў хату, палаўлі...

Ляжала на белым съягу абрузлае цела атамана бандытаў—Шарупы.

Прыходзілі глядзець сяляне, ні адзін не пашкадаваў...

#### IV

Было ўжо сіняе раныне. На ўсходзе паказаўся водблеск сонца. Заsumeў ціха лес. Голосна засыпвалі птушкі. На хутарох істайлі прачынацца людзі, заірзалі коні, выведзеныя на папас.

На рубяжы лета і восені каротка яшчэ нач.

На гэтym Алісей Сімчанок—мой блізкі і знаёмы—скончыў сваё апавяданыне.

Людзі загаварылі...

Гэта з хутара крычала Алісеева жонка:

— Алісе-эй, хадзі-і да ха-а-ты!

Потым—маладая і стройная, проставалося з дзіцём на руках—прышла сама.

Рассказала і нам, што пячнік Халімон хацеў падпаліць Цімаха Самсоненка ды не ўдалося. Злавілі яго і цяпер ляжыць звязанным, просіща, каб пусьцілі.

Чуткі розныя сярод людзей разносяцца скора...

Ночы на рубяжы лета і восені бываюць прыгожымі!

Я ў думках супроцьстаўлю двух людзей...

А жыцьцё—широкая, мала развязана, не ахопіш яго абытмам; так широка і глубока, як вір. Таму і гаварыць аб ім без канца-краю можна.

## ЖЫЦЬЦЁ І СОНЦА

(Вершы ў прозе).

„Ня спыніць, ня стрымаць ў падарожжы,  
Хто агнём гэтай сілы сагрэц...  
*M. Чарот.*

### Бярозкі

Пад акном майм дзьве бярозкі—  
— Шумяць... шумяць!..

Простыя станы—беланогія бярозкі. Скручаны ўверсе зялёныя пальцы іх з белымі пярсыцёнкамі, чуць расквітнелымі; прыхарошаны—маладухі ў блакітнай саматканай намётцы; шыі павязаны іх бяростай-карой.

Схілілася набак адна бярозка, мусіць нягоды жыцьця спаткалі яе, калі маленькай расла, убіраючы слодыч зямлі,—бо зямля гэту радасць дала і жыцьцё, бо ў зямлі многа сокаў і здольнасцяй.

Другая—тонкая, роўная—цягнецца ўверх галавою ды красуецца: можа думае, можа не...

Вясёлая такая, кудравая такая—

Прыгожая ды прыбраная—у красе маладосьці.

Бярозкі мае—думы мае!

Беластаныя ды вясёлыя—увосень і ўвесну шумяць па рознаму.

Летам—зялёныя, узімку—у белых сянох...

Што мне да бярозак да тых кудравых? Што мне  
ў бацькавай хаце могуць яны прашумець?

А бярозкі шумяць, думы гоняць. І ў шуме-га-  
ворцы іх—

Радасьць мая!

У словах пераплецены дзіўныя зыкі—  
Песьні-мэлёды.

Люба слухаць бярозкі ў сялянскай хаце.

— Радасьць мая шушукае аб вясыне.

Галасней-жа сипявайце лістамі, ганіце нуду—  
сипявайце вясёлае аб маладосьці маёй!

### Вясна мая

Коўзающца вятры па блоныню, сушаць зямлю  
халодную, прыгравае сонца—агністае сонца.

І сонца, і вецер, і шум-цишыня...

Гэта вясна йдзе—вясна мая—песенная ды зялё-  
ная.

Гразка і брудка глядзіць вясковая вуліца, глу-  
шиць гоманам, крыкам, рыканынем кароў.

Круглы твар сонца касынкамі азалаціў хату, дзе  
радзіўся і ўзрос я, дзе стрэхі з саломы, дзе съятло  
з лучыны, а газа чарніць съцены...

Пацякло па рэчы разводзьдзе, зламаліся рап-  
там крыгі ды нясуцца нястрымана ўніз, ламаюцца  
крыгі. Ходзяць людзі глядзець на разводзьдзе, са-  
мі людзі спрачаюцца з бурамі.

Я гляджу. Думаю: так у жыцьці ці ня так? (Хто  
навучыць малога розуму?).

Ой, жыцьцё—шырачэзнае поле,—не разгоніш  
ты дум!

Хай зялёны за вёскаю гай сумуе—буду я сума-  
ваць. Хай раскіненца рунь вялікая на нашых заго-  
нах—будуць людзі съмяяцца, буду вясёлы я.

Поле—межы, мурог ды трава расістая (поле  
роўнае за нашай вёскаю).

І горкім палыном пахне часта.

А далі... далі—

Такія прыгожыя, сонечныя такія далі вясною.

Ды не заўсёды і далі яскравы: то туман пасьце-  
лецца ды закрые іх, то навальніцы, і хмары пляён-  
кай засыцелюць.

І ніколі не забыць мне пра тое, што было, бо  
вельмі-ж моцна ўрасьлі карэніні, і ня вырвеш, хоць  
і хацеў-бы, кавалкі пачуцьцяў пра бярозкі ці далі...

Вясна мая—песенная ды зялёнай!

Колькі я вёсен перажыў, колькі перажываў іх,—  
а кладуцца на голаў яны зелянінаю, туляць і го-  
няць мінулае, свежы сълед пакідаюць на сэрцы.

Навукаю поле і лес былі—мудрыя книгі, дзе ўсё  
прачытаць магчымы.

Пасьвіў я коні ў дзяцінстве («ой, конік ты мой  
вараны!»), дамагаўся ў жыцьці прыгожага, добра-  
га, пазбавіцца крыўды хацеў, слухаў ды думаў,  
як людзі вучылі жыць... За бараною ці плугам песь-  
ню жадаў пачуць вясёлую—ды голас толькі хры-  
пеў...

Пад жалейку з вярбы, пад пальцамі дзеда пла-  
кала песня ў лузе.

Ой, жалейка, жалейка, чаму навучыла ты?!

— Палюбіць жыцьцёвы размах, сілу сталёвую...

— Радасыць і сълёзы шчырыя...

— Жыцьцё палюбіць да магілы...

— Нашы новыя бурныя вёсны!

Вось, жалейка, чаму навучыла ты!

### Мяцеліца

Наша старэнская хатка мяцеліцай гадоў засыпана.

Пух лебядзіны—зямля.

Сьвеціць лучына ў хаце, няпрытульна куты асьвятляе. Лёгка і сумна на сэрцы.

Вые і плача шалёна мяцеліца...

Так плача жаласьлівая маці, выціраючы падолам сълёзы, калі нехаця выпраўляе сына ў далёкі край, а сын—любы-нялюбы—ідзе самохаць шукаць далёкага, не зважаючы на горкія муки—на щіхія сълёзы.

І помню я, помню...

Гаварыла маці ў такі дзень казку, як раней, у дзяцінстве, гладзіла жорсткія валасы грубавата-пяшчотнай рукою, гаварыла такія ўдалыя слова:

— Любы мой, добры сын!

Ня стара яна, толькі сінія вочы глядзяць з каньнем, з пакорай.

Гаварыла яна і думала ў казцы:

«Ой, ці будзе што з сына?

Ці знайдзе шлях свой широкі?

А мо' заблудзіцца ў віры, у разводзьдзі—

І ня знайдзе, чаго шукаў...».

Вырасьце сын, пойдзе сын з гнязда роднага ў нязнаныя мясьціны, бо любіць змалку вандраваць па сваіх і чужых разорах, любіць распытваць людзей.

— Чаго ён шукае, чаго ён хоча?—ня можа зразумець маці.

Пойдзе сын у чужую краіну, як у песні тэй—

— За Дунай... Дунай...

Будзе хадзіць-валашуць з нахіленай галавою,  
бо многа дум, неразывеяных ветрам, незамененных  
съюжамі, як дзеразой абвіваюць малады розум.

Можа забудзецца родных і маці?

Дык-жа ня будзе таго ніколі: слодыч матчынага  
малака з грудзей прыкуе к зямлі, ня зьменіць ён  
роднай краіне, хоць і абайдзе ён шмат зямель,  
хоць і будзе краіна ў яго бяз межаў.

Прыдзе—вернецца назад.

Ён так любіць жыцьцё!

— Слухай, сын,—гаварыла маці,—засыпяваю табе песеньку тую, што ў калысцы съпявала. Як была  
маладою—любіла яе.

Ёсьць у заюхны ды тры съцежачкі

Адна съцежачка—у бярэзынічак

Другая съцежачка—у сасоньнічак,

Трэцяя съцежачка—у чыста поле...

— Так у кожнага многа дум...

А мяцеліца вые і плача.

Пух лебядзіны—земля...

## Не хадзі па той дарозе

Гаварыла ня раз маці:

— Не хадзі ты, сынок, ды па той дарозе, дзе чарнобыль і горкае зельле...

— Ня шукай ты таго, што надта далёка, што нязрушна ахапіць сваім розумам.

— Што табе да таго, як другія шукаюць?

А пашоў я вясною па дарозе широкай, ablіtay сонцам, шукаць нязъведанага.

Зелянілася рунь на палёх. Поль араў мужык. Праводзіў па полю баразну за баразною—глыбокія съяды на целе зямлі. У постасі—сіла была і размах непамерны.

Я падумаў:

— Вялікаю, непамернай сілаю дастаецца чорны хлеб.

На заводзе—гулкім, я бачыў людзей—чорных ад сажы, з мускуламі ад сталі.

І зноў я падумаў:

— Вялікай, непамернай сілаю будуецца жыцьцё!

І ішоў я далей па дарозе.

Цягнуліся вёскі, хутары, гарады, лясы шумелі—душу будзілі.

Я чуў, як плакалі людзі, я чуў, як людзі съяляліся ад радасьці. Тады-ж і мне хацелася рабіць тое-ж самае...

Мне хацелася быць весьнікам новае радасьці—каб загуляла яна, каб жыцьцё ўзварухнула!

Сіла, сіла не прападзе!

Мне хацелася крычаць пра жыцьцё:

— Вера ў жыцьцё!  
— Вера ў цябе, чалавек!  
— Люблю!...  
А маці таго ня ведала, гаварыла:  
— Не хадзі ты, сынок, ды па той дарозе, дзе—  
чарнобыль і горкая зельле...

### Горад

Вечар на вуліцы...  
У горадзе—гром, камяніцы стукаюць.  
Зорнаю сеткаю неба навісла.  
Электра-ліхтары гасяць зоркі, мітусяцца ў вачох.

Радыё-словы носяцца над бляшанымі дахамі.  
Моцна і ўпартая гавораць з напруджанай думкаю,  
нясуцца аднекуль здалёк моцныя слова аб перамозе праўды.

Радыё-словы прыносяць ды разносяць па ўсю  
му сьвету весткі.

З-за мора сіняга—  
На Ўсход і на Захад.  
На ўсходзе жоўтыя людзі твораць вялікую спра-  
ву вызваленяня з прыгнёту стагодзьдзяў.

У той краіне—высокія горы і скалы, там акіян-  
мора гордым прыбоем аддаецца ў горад жоўтых  
людзей—Шанхай.

І цягнуцца з рабочых кварталаў мільёны скруча-  
ных рук, з бліскам агню ў вачох съціскаюцца ку-  
лакі:

— Наша сіла! Мы пераможам!

\* \* \*

То раптам фабрычны гудок прагудзіць.

Сіле яго паслушны людзі.

Сырасьцю і жарам пахне ад каменных будынкаў.  
Людзі ходзяць зная-ня-зная куды. Што яны дума-  
юць, што яны гавораць, калі галасы пераплятаю-  
ца ў рытме жалеза?

І губяцца яны, і не знаходзяць адказу, бо ў го-  
радзе—

Гром, камяніцы стукаюць...

Горад—жалезны асілак!

Я вось знаю: сталёвы паравік цягне ўздоўж па  
чыгунках здабыткі ў вёскі—з фабрык, заводаў, дзе  
куюцца яны братамі.

Гэтымі плугамі ўзаруць аблогі ды пустыры, ты-  
мі сярпамі жыта пажнуць, сенажаці будуць гудзець  
касамі.

Газэты і кніжкі пакажуць шляхі.

Дзьве вялікія сілы ў адну злучыліся, дружным  
напорам твораць жыцьцё рабочы і селянін.

Непамернаю сілай творацца дні.

### Скора ня буду ў горадзе

Я іду па гарадзкім бруку.

Іду ды думаю...

А мне здаецца, што ў гэту пору ў новых цяжкіх  
ботах,—я іду па зялёна-квяцістым лугу.

— Тапчу мядуніцу з рамашкамі, пракладаю бо-  
тамі сълед у высокай траве.

І съяды застаюцца, і шкода зялёной травы...

Сывішчуць косы, птушкі съпяваюць, сонца над галавою.

Люблю я палкае сонца за тое, што грэе яно зямлю, што нараджае ў жыцьці новае, і радасны я, што пад сонцам, а не ў цяні.

Толькі—не, гэта цяжка адбіваюцца крокі.—

Перарэзаў аўтобус вуліцу.

Я іду, а мары спадаюць: устрывожыў мяне пра-  
разльва-гучны заводзкі гудок.

Я люблю і заводзкі гудок, я люблю і шырокое поле.

На шырокім прывольлі радзіўся, горад паклікаў.

Толькі—ой, як люблю я прасторы палёў, музы-  
ку слухаць, шалясьценьне жыта, звонкі размах ка-  
сою,—і хоць на час адарацаца туды...

І раптам... уздрыгваю...

З трэцяга паверху дому, у расчыненое вакно да-  
носяцца незразумелыя вострыя гукі роялю.

І растуць... і растуць...

І шырацца... шырацца...

Вочы туманяцца, людзі глядзяць на мяне. А мне здаецца, што гуляюць ды скачуць на вясельлі, што гармонік з цымбаламі дружна-ладна вядуць гавор-  
ку... Плача маладая, капаюць на стол, на бяседны абрус сълёзы.

Скачуць там, съпяваюць вясельныя песні...

І зьнікае з вачэй туман.

— Толькі бачу я вуліцу, запруджаную людзьмі.

От падняў я галаву дый слухаю. Я адчуваю ў сабе сілу яшчэ непатрачаную.

Выйду я раненька на зары, у сваёй вёсцы на пакос, скіну боты цяжкія, як раней—лапці абую, дый

пайду сывістаць па лузе касою, шырокімі махамі  
траву раскідаць.

Паклоняцца краскі, ніцма падуць травы густыя—будзе сажэнны пракос, на траву прылягу  
шаўковую, загарыцца ў істоме цела.

А цяпер у мяне галава баліць.

Ой, як моцна стукаюць крокі!

Ня шумяць пад акном майм дзъве бярозкі.

(Можа бацька на дровы пасек?).

А калісьці—

Шумелі... шумелі...

Часам хочацца захлібнуцца ў грукаце ды жыць  
імкненынем, часам забудзеш поле—

І далі... далі...

Такія прыгожыя, сонечныя такія далі вясною...

\* \* \*

У горадзе—гром, камяніцы стукаюць...

### Маці

У зялёным і жоўтым садзе, дзе прыляцела зязюля лічыць гады і ўначы салавейка сывішча так славна, спаткае маці сына.

Абветраны твар, паколаты ў яго ногі.

І спытае з съязымі на вачох:

— Сын мой родны, што табе лепиш: ці маці твая,  
ці краіна?

І скажа сын:

— Люблю краіну і маці, што далі мне жыцьцё!

І скажа маці:

— Няхай маладая галава ня вісьне на грудзі.

Ты паслухай толькі, што шумяць нашы бярозкі,  
ты зразумей, як жаласіцца наша збожжа.

О, як добра сывішча салавейка!

Мы з табою вось тут—у садзе, на прызьбе—  
толькі ўдвох. Ня думай хоць зараз аб съвеце вя-  
лізным і крыгудым, а паслухай мяне. Часта ўначы  
над малым пралівала я горкія сълёзы, думала ўсё  
аб табе, гадала, прарочылі людзі шчасьце, а яго  
няма і няма, і ня будзе, мусіць.

Я засыпляю табе, каб сущешыць, тую песеньку—  
помніш?—ссыпяvala ў дзяцінстве. Тады славуны ты  
быў, вясёлы, ня вешаў, як цяпер, кудлатай галавы  
і ня было таго яркага агню, і вочы гарэлі тады ня  
так.

Пакладзі на калені галаву і ня сумуй, я абаўю  
шую рукамі, буду расчосваць валасы няпрыгладжа-  
ныя—яны засталіся такімі жорсткімі.

Я надзела сумысьля кужэльную вышываную  
кашулю з чырвонымі палікамі, каб лепш спаткаць  
цябе.

Лісты скора пажаўцеюць; так і волас мой русы  
жаўцее, і каса без пары абsecлася.

А ты помніш—якой вясёлай была твая маці?

Яна так рада за сына і да труны будзе радавац-  
ца—толькі ты не забывай.

Ты спазнаў съвет. Які ён там, шырокі, як поле,  
ці вузкі, як нашы загоны?

— Съвет, матуля, адным—поле, другім—загоны.

— Ня ўздыхай ты так. А мо' плакаць хочаш—  
ня трэба.

Ці не пакрыўдзіў хто на чужыне? Можа кахаў  
каго ў каменных съценах гораду ды зъмяніла яна  
на другога? Дык выкінь з галавы яе імя і прыгожае  
аблічча.—Забудзь ты яе!

Я пачастую цябе самай лепшай страваю, надзену  
вышываную кашулю, што сястрыца твая выши-  
вала. Неяк наская кашуля больш падыходзіць та-  
бе, чым гэты касынік-гальштук і модная гарадзкая.

От, вечар хутка надыйдзе. Бачыш, заходзіць  
сонца ў крывяным бляску; лес заірдзеўся. На на-  
ших гонях, дзе ты араў, цені забегалі.

Цяпер жніво.

Прыдуць з поля дзяўчата, яшчэ ў полі засыпя-  
ваюць дажынковую песнью—слаўна так!

Песня будзе пярэсьціца і дрыжэць.

Тады і заплакаць ня грэх.

Гэта добра, калі шчыра чалавек заплача ад  
смутку-радасці, калі выльле ён лішнія сълёзы...

На вуліцы заграе гармонік—ой, вясёла як!—  
і мне хочацца ісьці ў скокі. Шмат у нас добрых  
дзяўчат—успамінаюць яны аб табе. Выбераш ты па  
сабе дзяўчыну—русакудную, чарнавокую, і пой-  
дзеш пад гармонік скакаць. А то забыў можа?

Доўга будуць съпяваць дзяўчата і доўга будзе  
гармонік граць.

Забудзь ты пра ўсё...

На вуліцы сустрэнуть цябе равеснікі хлопцы з  
дзяўчатамі, будуць пра ўсё распытваць.

А назаўтра і мне раскажаш, як жывеш ты ў гарадзкім прукаце, бо навука, людэі кажуць, розум заядае...

Я пайду, заўтра на жніво трэба раненька, але спаць ня буду, цэлую начаньку аб табе ўсё думаць буду...

І вечар засінеў.

Доўгія цені паклаліся на вуліцы.

Гурбою прайшлі з пакосаў.

— Чуеш, жніўная песня на загонах!

Толькі ты ня сумуй, галавы ня вешай, бо маладосьць ня любіць панурасьці...

### Зіма лютая, сънежань...

„Аб іх гісторый не складаюць,  
аб іх і песень не съпяваюць“.

Я. Колас.

...І вось я ізноў дома.

Не тады, калі думаў.

Вёска ў белым уборы.

На душы—зіма лютая, сънежань...

І няма цябе—

маці мая,

родная,

дарагая!

Ты была не старая— пакуты ў жыцьці надламілі.

І за ўсё табе гэта— пасьцель сънегавая і мёрзлая  
на вясковым старым на магільнику.

За працаю надламіліся грудзі. Можа ў апошні раз ты мяне ўспамінала?..

За гурбамі сънегу не найду я тваёй магілкі.

Я абхапіў далонямі скроні, сълёзы цякуць па пальцах: (А хіба-ж калі згінаўся я, хіба я часта плакаў?).

Прыду я к табе вясною...

Старыя бярозкі зашумяць над тваёй магілкаю, будзе цячы, як сълёзы, бярозавік. Успомню я ўсё— і затаю на сэрцы.

Сяду на зялёную траву. Курган над магілаю будзе съвежым.

— Прытулі-ж, зямелька, замест маці, прыблуднага сына твойго!

Ты вечна ў лапцях хадзіла, змагалася за жыцьцё. Ты—

вялікая,

пакутная,

Беларуская маці-сялянка!

Замест вянка на магіле, я ўшаную цябе такімі кволымі, такімі ласкавымі словамі, як слова той песні, што мне съпявала.

І вобраз—

прыгожы,

ясны—

назаўсёды застанецца...

Гэта-ж я ўскормлены малаком з тваіх грудзей; гэта-ж ты навучыла мяне съпяваць.

Маці мая—

родная і дарагая!

Вялікая і пакутная—

беларуская маці-сялянка!

## Залатыя агні

У карагодзе вялікіх дзён—

скрэзь туман, непагоды—

мы ідзём па шырокай дарозе.

Мы—гэта многа людзей, злучаных сілай адзінай  
па дарозе да съветлага Заўтра.

Ішлі другія, ідзём і мы,

Ішлі далёка, ішлі мы доўга.

Часам нудна было, бо съціхалі песьні. І чорны  
змрок слаўся пад нагамі.

(Часы ня лічаны, дарогі ня мераны).

Дзяды і бацькі іх насы ня мерылі, прыгоршчамі  
сълёзы зьбіралі, палівалі зямельку на Беларусі—за-  
чарованай старонцы.

А сонца съвяціла і праўда ішла за намі.

Вось таму і прышлі мы...

Агні гараш...

Ляцяць іскры бліскавіцай-вясёлкай, разгараю-  
ца іскры ў полымя—у сусветны пажар.

Ярка гарыць агонь—залаты агонь—няўміручы.

І жаданыні людзей няхай гараш.

Тады хоць і іноч, хоць нач без прасьвету і це-  
мень, але моцна съятло—насы дні—будуць угору  
імкнуща да месяца і зорнага неба, съяціць у далі,  
куды ходзіць чалавек.

І знайдзе чалавек, калі шукае і верыць...

І ўбачыш тады, калі золатам съвецяць агні—да-  
рогу простую, залітую съятлом сініх дзён мала-  
дых.

Хай гараш і ня гаснуць агні—  
залатыя агні!

Травень, 27 г.  
Менск.

## З Ъ М Е С Т

Стар.

1. Сіла зямлі.	3
2. На загонах.	8
3. Дзед Піліп.	50
4. Ноч.	65
5. Жыцьцё і сонца (вершы ў прозе).	76

---



D. M. 2 p. M. p.  
1. Qua se  
1. His sciroccos  
8. Isent Uff  
1. H o d  
XVII pag 1 colla (modelli) 11990

+

ЦАНА 55 КАП.



8000000 19525 15

Бел. адресъ  
1994 г.



04510